

**СУМЕСНАЕ
ВЫКАРЫСТАННЕ
МУЗЕЙНЫХ ЭКСПАНАТАЎ**

Надежда ВЫСОЦКАЯ (Минск)

**Ценности, переданные из Музея истории
Великой Отечественной войны в Минске в 1950 г.
Польской Народной Республике**

При посещении великолепного дворцово-паркового ансамбля в Неборове в 1990 г. наше внимание привлек “Портрет Барбары Радзивилл” особого типа “в лавровом венке”, который был разработан придворными художниками Радзивиллов в Несвиже в начале XVII в. Безусловно, позднее он мог появиться в любой из многочисленных резиденций Радзивиллов, в том числе и в Неборове, как авторское повторение, реплика и т. д. При более тщательном изучении оказалось, что наше предположение подтвердилось: действительно — этот портрет происходил из Несвижской галереи¹.

Невольно возникло желание узнать, когда же это творение было привезено в Неборов из Несвижа, были ли из Несвижа переданы портреты в другие музеи Польши?

Поиски пошли в двух направлениях. Прежде всего необходимо было обнаружить еще другие портреты несвижской галереи в польских собраниях. И действительно: в Национальном музее в Варшаве в экспозиции имеется еще одно произведение этого типа — “Портрет Януша Радзивилла”, который в 1950 г “поступил из Несвижа”. Репродукция его была опубликована в 1967 г.²

К сожалению, ничего не добавила к этим сведениям и такая представительная выставка портретов личностей давней Речи Посполитой 1576–1763 гг., которая состоялась в Национальном музее в Варшаве с 22 мая по 31 июля 1993 г.³.

Затем пришлось обратиться к изучению учетно-хранительской документации Музея истории Великой Отечественной войны, особенно 1950-х годов, когда в Варшавский музей поступил “Портрет Януша Радзивилла” — якобы из Несвижа. Но он не мог поступить из самого Несвижа, ибо коллекции портретов в Несвиже в этот период уже не было.

Оказалось, что чудом обнаруженные в Германии и спасенные советскими воинами уникальные ценности поступили в Центральное

хранилище музейных фондов пригородных дворцов Ленинграда, а оттуда в 1948 г. — в разрушенные и разграбленные города Белоруссии Минск и Гродно⁴.

Но уже в 1950 г. 89 произведений из названных поступлений 1948 г. почему-то оказались переданными Польской Народной Республике⁵, что очень обеднило и без того уже до невероятности разграбленный музейный фонд Белоруссии.

Сегодня, вероятно, уже настало время, когда специальная польско-белорусская комиссия установила бы и перепроверила сохранность 89 произведений, переданных в 1950 г. Музеем истории Великой Отечественной войны в Минске Польской Народной Республике. Экспонирование их в лучших музеях Польши и Белоруссии смогло бы продемонстрировать ценность Несвижской коллекции, которая оказалась разбросанной по всему миру. Поиски ее только начались. Новые сведения русских исследователей⁶ о передаче экспонатов в Польскую Народную Республику в 1946–1977 г., возможно, приоткроют нам неизвестные страницы этой истории — истории Несвижской галереи.

¹ Piwkowski W. Nieborów. Łódź, 1989. S. 95.

² Portrety osobistości polskich znajdujące się w pokojach i w galerii pałacu w Wilanowie. Katalog. Warszawa, 1967. S. 177. Nr 189.

³ Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576–1763. Muzeum Narodowe w Warszawie 22 maja – 31 lipca 1993. Warszawa, 1993. S. 1–31.

⁴ См. приложения № 1, 2.

⁵ См. приложение № 3; Вяргтие. Мин., 1992. С. 194–202.

⁶ Выражаю благодарность Н.Никандрову за предоставленные материалы.

Центральное хранилище музейных фондов пригородных дворцов
“Утверждаю”

Директор

“_____” 1948 г.

А К Т 24/286
на передачу музейных предметов на постоянное хранение

гор. Пушкин
“2” апреля 1948 г.

Комиссия в составе: зам. директора по научной части ЛЕМУС В.В., хранителя музейных ценностей, доставленных из Берлина, ВОРОНОВА М.Г., старшего научного сотрудника МИЛИНОВИЧ Е.Л. с одной стороны и представителя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров Б.С.С.Р. т. КРИЩАНОВИЧ А.Я. с другой стороны, действующий на основании доверенности Комитета от 20/III-48 г. № 399, произвели сдачу-приемку в натуре музейных предметов, принадлежащих Историческому музею БССР, при чем были сданы-приняты следующие предметы:

| № п/п | № инв. | Наименование предметов | Кол-во | Сохранность |
|----------|-----------|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНИГИ | | | | |
| 1. | б/№ | Брюсов. История древней Карелии | 1 | инв. 7033 |
| 2. | б/№ | Мемуары по археологии, нумизматике | 1 | |
| 3. | б/№ | Декужис. Сочинения на французском языке | 1 | |

| | | | | |
|----|-----|---|---|-----------|
| 4. | б/№ | Материалы по русскому искусству, т.1 | 1 | |
| 5. | б/№ | Иранское искусство и археология | 1 | инв. 7034 |
| 6. | б/№ | Прохоров. Христианские древности | 1 | 6864 |
| 7. | б/№ | Петров. Альбом достопримечательностей археологического музея. Выпуски 1, 2, 3 | 3 | 7035 |
| 8. | б/№ | Труды XIII археологического съезда. Том 2 и 3 | 2 | |
| 9. | б/№ | Книга на немецком языке | 1 | |

КАРТИНЫ И ИКОНЫ

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|-------|
| 10. | № 3–9 755 | Икона м/д “Иисус Христос”, заклеена, разм. 40 x 50 | 1 | 17438 |
| 11. | № 7569/6 | Икона м/д заклеена, разм. 40 x 50 | 1 | 17440 |
| 12. | № 1290 | Икона м/д заклеена, разм. 50 x 60 | 1 | 17446 |
| 13. | № 930 (9773) 89 | Икона м/д заклеена, разм. 60 x 70 | 1 | 17445 |
| 14. | № 41108 | Икона м/д “Множественное изображение святых по краю изображения божьей матери” | 1 | 17443 |
| 15. | № 929 (5973) 88 ^a | Икона м/д заклеена, разм. 50 x 60 | 1 | 17450 |
| 16. | 7569/1 | Икона м/д, заклеена | 1 | 17441 |
| 17. | 3–584 (4859) | Икона м/д, “Богоматерь” заклеена | 1 | 17439 |
| 18. | 7569/10 | Икона м/д заклеена, разм. 40 x 50 | 1 | 17442 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|---|--------------------------------------|
| 19. | 3-929 | Икона м/д, заклеена | 1 | 17444 |
| 20. | 40958 | Картина м/х “Женщина, занимающаяся рукоделием” раб. худ. Маринич. | 1 | 17437 Потертости лака. |
| 21. | 41113 | Икона м/д “Николай чудотворец”, разм. 25 x 35 | 1 | 17448 |
| 22. | 129 | Барельеф гипсовый “Юноша и девушка” | 1 | не инв. Разбит на 4 части. |
| 23. | 8139 | Барельеф из нефрита “Сюжет из китайской жизни” | 1 | 17447 |
| 24. | б/№ | Акварельные рисунки | 3 | 8499, 8500, 8501 |
| 25. | 672 | Фото “Жатва около Слуцка” | 1 | |
| 26. | 665 | Фото “Лирники во время ярмарки в Слуцке” | 1 | |
| 27. | б/№ | Картина м/х, неизв. худ. “Голова мужчины”, разм. 40 x 40 | 1 | Сильное осыпание красочного слоя. |
| 28. | 6165/22 | Рисунок тушью “Ваза с цветами” | 1 | 17449 |
| 29. | 658 | Фото “Корзинка плетеная” | 1 | |
| 30. | б/№ | Рисунок тушью “Костер” | 1 | |
| 31. | б/№ | Рисунок “Проект заглавного листа” | 1 | 8516 инв. |
| 32. | 689 | Фото “На базаре” | 1 | |
| 33. | 662 | Фото, групповой снимок женщины и мужчины | 1 | |
| 34. | б/№ | Фото разные | 5 | Без аннотаций. Негодные. |

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|--|
| 35. | 138 | Картина м/х, худ. Зайцева “Еврейский погром” | 1 | Удовлетворительная |
| 36. | 21 | Портрет польской знатной дамы в рост, неизв. худ. XVIII в. | 1 | Слева прорвана гвоздем, царапины, незнач. осыпи, холст дублирован. |
| 37. | 287 | Картина, м/х. неизв. худ. XX в. “Река с плотами, слева удильщик рыбы”; на берегу грузовой автомобиль и лошадь, запряженная в телегу | 1 | В левом верхнем углу прор. по верхнему краю, загрязнена лиловыми пятнами; в нижнем левом углу сильные осыпи и трещины. |
| 38. | 286 | Портрет князя Огинского в рост | 1 | Холст ветхий, дублирован, живописный слой в трещин., царапинах, местами осыпи. |
| 39. | 128 (948) | Картина-копия неизв. худ. с Луки Жордана XVII в. “Проповедь Иоанна Крестителя” м/х | 1 | Холст ветхий, дублирован, имеется 6 больших прорывов, живопись потемнела, трещины и царапины. |
| 40. | 291 | Портрет дамы, сидящей в кресле, м/х. худ. Ченстоховского | 1 | Холст покороблен, значительно загрязнена, имеются царапины, 2 больших вертикальных прорыва в правой части лица. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------|--|---|---|
| 41. | 288 | Картина: "Снятие с креста", м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Прорывы и многочисленные осыпи красочного слоя. |
| 42. | 289 | Картина: "Историч. сюжет", м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Холст ветхий, прорывы и осыпи. |
| 43. | 13 | Картина: "Портрет игумены", м/х. неизв. худ. XVII века | 1 | Холст дублирован, потертости и осыпи красочного слоя. |
| 44. | 294 | Картина: "Кристофа", м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Холст дублирован, прорывы, осыпи красочного слоя. |
| 45. | 1248 | Картина: "Крест и евангелие", м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Осыпи красочного слоя, разложение лака, прорывы. |
| 46. | 293 | Картина: "Группа из 3-х мальчиков", м/х. неизв. худ. XX века | 1 | Дублирован, осыпи красочного слоя. |
| 47. | 300 | Портрет гетмана, м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Холст дублирован, вздутия, прорывы. |
| 48. | 246 | Картина: "Старик с медалью на груди", м/х. неизв. худ. | 1 | Холст дублирован, осипание крас. слоя, загрязнена. |
| 49. | 301 | Портрет неизвестного мужчины, м/х. неизв. худ. XIX века | 1 | Холст дублирован, сильные осыпи и прорывы. |

| | | | | |
|-----|---------|---|---|--|
| 50. | 15408/5 | Портрет гетмана в красной шапке с булавой, м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Прорывы и осыпи. |
| 51. | 292 | Портрет Андрея Замойского, м/х. неизв. худ. XVII века | 1 | Продольная трещина, прорывы и осыпи красочного слоя. |
| 52. | 1245 | Картина: "Исторический сюжет", м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Осыпание красочного слоя, царапины, загрязнение. |
| 53. | 299 | Картина: "Группа всадников", м/х. неизв. худ. XVII века | 1 | Холст ветхий, многочисленные трещины с осыпями. |
| 54. | 284 | Портрет Елизаветы Замойской, м/х. неизв. худ. XVII века | 1 | Прорывы, осыпание красочного слоя, холст дублирован. |
| 55. | 1241 | Картина: "Мужчина с ангелом и демоном", м/х. неизв. худ. XIX века | 1 | Осыпание красочного слоя. |
| 56. | 298 | Картина: "Мифологический сюжет", м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Наверху прорыв, холст дублирован, многочисленн. осыпания красочного слоя. |
| 57. | 1239 | Картина, изображающая литье стали, м/х. неизв. худ. XX века | 1 | Повреждение красочного слоя. |
| 58. | 1240 | Картина: "Искушение Христа", м/х. неизв. худ. XX века (эскиз углем) | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|---|---|
| 59. | 14530/9 | Картина: "Мифологический сюжет", м/х. неизв. худ. XVIII века | 1 | Холст дублирован, осыпание красочного слоя. |
| 60. | 1242/ | Картина: здания на темном фоне, м/х. неизв. худ. | 1 | Холст дублирован, |
| 61. | 296 | Портрет вельможи, м/х. неизв. худ. XVII века | 1 | Холст дублирован, осыпан. красочного слоя, загрязн. |
| 62. | 14 | Портрет старосты-воеводы, м/х. неизв. худ. | 1 | Холст дублирован, трещин с выпаден. красочн. слоя. |
| 63. | 19 | Портрет воеводы в латах и муаровом кафтане, м/х. неизв. худ. | 1 | Удовлетворительная. |
| 64. | 297 | Портрет старого вельможи в латах и рыцарском одеянии, м/х. неизв. худ. XVII века | 1 | Холст дублирован., подклейка, трещины |
| 65. | 285 | Групповой портрет, м/х. неизв. худ. XVII века | 1 | Холст дублирован, осыпание красочного слоя. |
| 66. | 44 | Картина "Дама в голубом платье", м/х. неизв. худ., разм. 1,2 x 1,8 | 1 | Хорошая. |
| 67. | 46 (91) | Портрет "Николай Христофор Радзивилл", м/х. неизв. худ., разм. 1,2 x 1,8 | 1 | Вся поверхность в трещинах, имеются утраты красочного слоя. |

| | | | | |
|-----|---------------|---|---|--|
| 68. | 45 14528/4 | Портрет короля Польского, м/х. неизв. худ., разм. 1,2 x 1,8 | 1 | Много изломов с утратой красочного слоя. |
| 69. | 15 | Портрет Константина Острожского, м/х. неизв. худ., разм. 1 x 2,5 | 1 | В правой стороне на фигуре прорыв, имеются утраты красочного слоя. |
| 70 | 30 | Портрет неизвестной дамы, м/х. неизв. худ. | 1 | |
| 71. | 1076 | Картина "Молочная ферма", м/х. неизв. худ. XX века | 1 | Разрыв по шву холста. |
| 72. | б/№ | Стенные панно (обои, наклеенные на холсте) — пейзажи с фигурами рыцарей, разных размеров. | 6 | Сильно потерты, с утратой рисунка, края обтрепаны. |
| 73. | б/№ | Знамя красного репса, подарок солдатам Бобруйского гарнизона немецких рабочих | 1 | |

Всего сдано-принято по акту на пяти листах восемьдесят семь (87) предметов.

Акт составлен в 3-х экземплярах.

| | | |
|-----------------|--|---------------------------------|
| Сдали: | Зам. директора по н/части Хранитель репарационного фонда Старший научный сотрудник | Лемус Воронов Милованович |
| Принял: | Старший научный сотрудник Белорусского Гос. Музея | Крищанович |
| Присутствовала: | и.о. зав. учетом | Михайлова |

Экземпляр акта получил: _____ “ ” 1948 г.

СПИСОК
музейных экспонатов Гродненского государственного
историко-археологического музея

| № п/п | Инв. № музея | Время и ист. пост. в муз. | Наименование и описание предмета | К-во | Материал | Размер | Сохран- ность |
|----------|-----------------|---------------------------------|--|------|----------|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | И-4 | | Портрет польского короля Августа III в парике, панцыре и королевск. плаще. XVIII–XIX вв. Автор неизвестен. | 1 | Холст | 59 x 70 | хор. |
| 2. | И-12 | | Портрет Станислава Августа Понятовского в генер. мундире с лентами и звездами. XVIII–XIX вв. Автор неизвест. | 1 | " | 62 x 82 | плох. треб. рест. |
| 3. | И-13 | | Портрет Станислава Лещинского в панцыре и наброшенном на плечи королевском плаще. XVIII–XIX вв. Автор неизвест. | 1 | " | 89 x 65 | хор. |
| 4. | И-15 | | Портрет Марии Юзefы — жены Августа III, в парике, узорном платье и голубом плаще, отделанном горностаем. XVIII–XIX вв. Автор неизвест. | 1 | " | 78 x 58 | треб. рест. |

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|---|-----------|-------------------------|
| 5. | И-16 | Портрет Яна Казимира Вазы во весь рост, в черной меховой шапке с перьями. Время написания 1881 г. Автор неизвестен | 1 | " | 68 x 50 | плох. треб. рест. |
| 6. | И-23 | Портрет Яна Собесского, польского короля в панцире и плаще с булавой на поясе. XVII в. Автор неизвест. | 1 | " | 225 x 117 | плох. треб. рест. |
| 7. | И-24 | Портрет Владислава Ягайло. Польский король. Во весь рост в одеянии наподобие духовного с протянутыми в правую сторону руками. XVI–XVII вв. Автор неизвест. | 1 | " | 255 x 98 | плох. треб. рест. |
| 8. | И-25 | Портрет Сигизмунда Августа. Польский король. Во весь рост в меховой шапке и узорном полушибаке с золотой цепью на груди. XVI–XVII вв. Автор неизвест. | 1 | " | 250 x 126 | сравн. хор. |
| 9. | И-26 | Портрет Станислава Лещинского. Польский король. Во весь рост, в рыцарских доспехах с голуб. лент. на груди и булавой в левой руке на фоне военного лагеря. XVII в. Автор неизвест. | 1 | " | 234 x 126 | плох. треб. рест. |
| 10. | И-27 | Портрет Яна Собесского во весь рост в темнокоричневом платье с голубой лентой на груди; панцырь и наплечник справа. XVII–XVIII вв. Автор неизвест. | 1 | " | 257 x 124 | плох. треб. рест. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|---|---|-------|-----------|-------|
| 11. | И-28 | | Портрет Фридриха Августа II на темнокоричневом фоне в парике и панцыре; в правой руке булава и меч на красном пояссе. XVII–XVIII вв. Автор неизвест. | 1 | " | 260 x 124 | " |
| 12. | И-29 | | Портрет Сигизмунда I Старого во весь рост; в широкой шляпе; в правой руке булава, в левой — рукоять меча. XVI–XVII вв. Автор неизвест. | 1 | " | 264 x 102 | " |
| 13. | И-30 | | Портрет Генриха Валезия. Польский король. Во весь рост. В красном плаще с крестом на груди. На постаменте корона. XVI–XVII вв. Автор неизвест. | 1 | " | 249 x 152 | " |
| 14. | И-14 | | Портрет посла Луковского в черном одеянии с мехом; в руке меч. XIX в. Автор неизвест. | 1 | " | 85 x 59 | " |
| 15. | И-11 | | Портрет Яна Собесского, короля польского. | 1 | " | 70 x 58 | хор. |
| 16. | И-22 | | Портрет Стефана Батория во весь рост в красном жупане и желтых сапогах. С портрета Коервера. Написан в 1583 г. | 1 | " | 238 x 122 | плох. |
| 17. | И-148 | | Вышивка польская XVII в. Вышивка сделана на сатине малинового цвета. | 1 | Сатин | 75 x 30 | хор. |

18. И-149

Польский пояс. Марка “Кобылка под
Варшавой”. Ф-ка была основана
Солимондом из Лиона в 1782 г.

1 “

85 x 32 хор.

Директор
Гродненского
государственного
историко-археологического музея

Соболь

Приложение 3

Музею Отечественной войны г.Минска

СПРАВКА

На основании решения Совета Министров Белорусской ССР за № 820–102 с от 5 июля 1950 г. и приемо-сдаточного акта от 13 августа 1950 г. Польской Республике были переданы нижеследующие культурные ценности, согласно прилагаемого списка.

Передачу произвели:

*A. Зайцев
A. Крицанович*

14/VIII. 1950 года.

НАИМЕНОВАНИЕ КАРТИН

| № п/п | Инв. № | Наименование произведения | Автор | Материал | Размер | Сохранность |
|----------|--------|---|--------|----------|-----------|---|
| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 1. | 15324 | Портрет “Николай Христофор Радзивилл” | н/изв. | х/м | 102 x 108 | Вся поверхность в трещинах. Имеются утраты красочного слоя. |
| 2. | 15325 | Портрет короля польского | “ | “ | 115 x 140 | Много изломов, с утратой красочного слоя. |
| 3. | 4298 | Портрет женщины из семьи Радзивиллов в монашеском одеянии | “ | “ | 200 x 109 | Осыпи, трещины и осыпи красочного слоя. |
| 4. | 23 | Портрет Яна Собесского, польского короля | “ | “ | 225 x 117 | Прорывы, трещины и осыпи красочного слоя. |
| 5. | 3197 | Портрет Ursулы-Франциски Корибут из семьи Радзивиллов | “ | “ | 130 x 220 | Осыпи красочного слоя. |
| 6. | 26 | Портрет Станислава Лещинского. Польский король | “ | “ | 234 x 126 | Во многих местах прорывы и осыпи красочного слоя. |
| 7. | 29 | Портрет Сигизмунда I Старого | “ | “ | 264 x 102 | Прорывы, трещины и осыпь красочного слоя. |
| 8. | 30 | Портрет Генриха Валезия. Польский король | “ | “ | 259 x 152 | Прорывы, подклейка и осыпи красочного слоя. |

| | | | | | | |
|-----|------|--|------------------|---|-----------|--|
| 9. | 27 | Портрет Яна Собесского | “ | “ | 257 x 124 | Сильно изорван и осыпи красочного слоя. |
| 10. | 28 | Портрет Фридриха Августа II-го | “ | “ | 260 x 124 | Прорывы, трещины и осыпи красочного слоя. |
| 11. | 1147 | Портрет Михаила Радзивилла | “ | “ | 76 x 113 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 12. | 1148 | Портрет Яна Радзивилла | “ | “ | 80 x 113 | Местами осыпи красочного слоя и прорывы. |
| 13. | 306 | Портрет “Александр Людвигович Радзивилл” | “ | “ | 80 x 110 | Много изломов, прорывов. |
| 14. | 3195 | Портрет князя Альберта Радзивилла | “ | “ | 98 x 88 | Сильно поврежден. |
| 15. | 1047 | Портрет Николая Радзивилла | “ | “ | 112 x 76 | Холст дублирован, в четырех местах подклейка, местами осыпи красочного слоя. |
| 16. | 4285 | Портрет княгини Радзивилл | Худ. Макс Рит | “ | 110 x 85 | Много трещин и осыпи красочного слоя. |
| 17. | 4287 | Портрет краковского кардинала Георгия Радзивилла | н/изв. | “ | 110 x 88 | Сильно поврежден. |
| 18. | 305 | Портрет Елизаветы Радзивилл | “ | “ | 110 x 90 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 19. | 3180 | Портрет Анны Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Трещины и осыпи красочного слоя. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|---|---|---|----------|--|
| 20. | 1027 | Портрет Софьи Радзивилл | “ | “ | 114 x 78 | Осыпи красочного слоя. |
| 21. | 1036 | Портрет Елизаветы-Софьи Радзивилл | “ | “ | 114 x 80 | Осыпи красочного слоя. |
| 22. | 3186 | Портрет княгини Софьи Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Царапины и утраты красочного слоя. |
| 23. | 1035 | Портрет Иосифа Радзивилла | “ | “ | 113 x 76 | Удовлетворительная. |
| 24. | 3179 | Портрет Каролины Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Много изломов и утрата красочного слоя. |
| 25. | 1157 | Портрет княгини Варвары Радзивилл | “ | “ | 111 x 73 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 26. | 3182 | Портрет Елизаветы Анны из семьи Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Трецины и осыпи красочного слоя. |
| 27. | 1048 | Портрет Яна Радзивилла | “ | “ | 113 x 78 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 28. | 1161 | Портрет княгини Софьи Радзивилл | “ | “ | 106 x 75 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 29. | 892 | Портрет Анны Радзивилл | “ | “ | 110 x 79 | Удовлетворительная. |
| 30. | 3183 | Портрет княгини Анны Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Местами осыпи и утрата красочного слоя. |
| 31. | 1163 | Портрет Софьи Радзивилл | “ | “ | 110 x 74 | Трецины и местами осыпи красочного слоя. |

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|----------|--|
| 32. | 1158 | Портрет Николая VIII-го Радзивилла | “ | “ | 110 x 74 | Местами небольшие трещины с левой стороны. |
| 33. | 1153 | Портрет Елизаветы Ходкевич из семьи Радзивиллов | “ | “ | 110 x 75 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 34. | 3187 | Портрет Анны Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Много трещин и осыпи красочного слоя. |
| 35. | 1043 | Портрет Анны Халецкой из семьи Радзивиллов | “ | “ | 113 x 78 | Осыпи красочного слоя. |
| 36. | 3181 | Портрет Льва I Михаила Радзивилла | “ | “ | 112 x 78 | Царапины и осыпи красочного слоя. |
| 37. | 1040 | Портрет Христофора Радзивилла | “ | “ | 112 x 88 | Сильно поврежден. |
| 38. | 895 | Портрет княгини Елизаветы Радзивилл | “ | “ | 113 x 75 | Удовлетворительная. |
| 39. | 903 | Портрет Екатерины Радзивилл | “ | “ | 113 x 76 | Имеются трещины. |
| 40. | 1268 | Портрет Богуслава I Радзивилла | “ | “ | 58 x 52 | Трещины и осыпи красочного слоя. |
| 41. | 15 | Портрет Марии Юзефы – жены Августа III-го | “ | “ | 78 x 58 | В нескольких местах трещины и осыпи красочного слоя. |
| 42. | 4 | Портрет польского короля Августа III-го | “ | “ | 70 x 59 | Имеются трещины с утратой красочного слоя. |
| 43. | 12 | Портрет Станислава Августа Понятовского | “ | “ | 82 x 62 | Прорывы, трещины, осыпи красочного слоя. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|--|--------------------------|---|----------|---|
| 44. | 13 | Портрет Станислава Лещинского | “ | “ | 89 x 65 | Царапины, местами утрата красочного слоя. |
| 45. | 14 | Портрет посла Луковского | “ | “ | 85 x 59 | Прорывы и осыпи красочного слоя. |
| 46. | 2380 | Портрет Елизаветы Доротеи Радзивилл | худ. Вильям Мопапэ | “ | 88 x 65 | Удовлетворительная. |
| 47. | 2383 | Портрет Антония IV Радзивилла | “ | “ | 88 x 65 | Трецины и осыпи красочного слоя. |
| 48. | 1023 | Портрет Станислава Радзивилла | н/изв. | “ | 110 x 72 | Небольшая царапина. |
| 49. | 3185 | Портрет Варвары Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Трецины и осыпи красочного слоя. |
| 50. | 302 | Портрет Варвары Колянской из семьи Радзивиллов | “ | “ | 110 x 80 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 51. | 1149 | Портрет Николая Радзивилла | “ | “ | 110 x 75 | Местами осыпи красочного слоя и прорывы. |
| 52. | 902 | Портрет княгини Изабеллы Радзивилл | “ | “ | 112 x 76 | Прорывы и осыпи красочного слоя. |
| 53. | 1151 | Портрет Николая Христофора Радзивилла | “ | “ | 78 x 112 | Осыпи красочного слоя. |
| 54. | 888 | Портрет Марии Радзивилл | “ | “ | 114 x 78 | Имеются трещины и царапины. |

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|----------|--|
| 55. | 900 | Портрет Матиаса [Матея?] Радзивилла | “ | “ | 112 x 80 | Много трещин и осыпи красочного слоя. |
| 56. | 1030 | Портрет Януша Радзивилла | “ | “ | 110 x 78 | Удовлетворительная. |
| 57. | 1049 | Портрет Констанции-Софии Радзивилл | “ | “ | 110 x 77 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 58. | 1046 | Портрет Каролины Радзивилл | “ | “ | 109 x 73 | Местами трещины и осыпи красочного слоя. |
| 59. | 1050 | Портрет Марии Радзивилл | “ | “ | 112 x 75 | Удовлетворительная. |
| 60. | 1294 | Портрет Анны-Магдалины Радзивилл | “ | “ | 110 x 79 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 61. | 304 | Портрет “Альберт Владислав Радзивилл” | “ | “ | 110 x 76 | Местами повреждения красочного слоя. |
| 62. | 3189 | Портрет Авинии [?] Радзивилл | “ | “ | 114 x 78 | Осыпи красочного слоя. |
| 63. | 1034 | Портрет Анны, жены Иоанна II Радзивилла | “ | “ | 114 x 80 | Местами изломы и осыпи красочного слоя. |
| 64. | 1152 | Портрет Мартина Радзивилла | “ | “ | 115 x 79 | Прорывы и утрата красочного слоя. |
| 65. | 1041 | Портрет Екатерины из семьи Радзивиллов | “ | “ | 111 x 80 | Осыпи и утрата красочного слоя. |
| 66. | 1150 | Портрет Христофора Радзивилла | “ | “ | 115 x 80 | Много изломов, трещин и осыпи красочного слоя. |
| 67. | 1045 | Портрет Николая Франтишка Радзивилла | “ | “ | 115 x 80 | Имеются осыпи и утрата красочного слоя. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|---|------------|---|----------|--|
| 68. | 1042 | Портрет Николая Радзивилла | “ | “ | 113 x 79 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 69. | 1044 | Портрет Георгия Радзивилла | “ | “ | 116 x 78 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 70. | 4211 | Выезд князя Радзивилла на медведях | Закинфский | “ | 106 x 50 | Трецины и осыпи красочного слоя. |
| 71. | 1155 | Портрет Николая III-го Радзивилла | н/изв. | “ | 106 x 75 | Удовлетворительная. |
| 72. | 303 | Портрет Анны Радзивилл из семьи Радзивиллов | “ | “ | 110 x 75 | Имеются трещины и осыпи красочного слоя. |
| 73. | 1296 | Портрет княгини Марии Радзивилл | “ | “ | 108 x 76 | Небольшие трещины и местами осыпи красочного слоя. |
| 74. | 898 | Портрет Екатерины Радзивилл | “ | “ | 110 x 76 | Удовлетворительная. |
| 75. | 3188 | Портрет Констанции Радзивилл | “ | “ | 112 x 78 | Изломы и осыпи красочного слоя. |
| 76. | 1159 | Портрет Яна III-го Радзивилла | “ | “ | 106 x 75 | Местами небольшие трещины и осыпи красочного слоя. |
| 77. | 1160 | Портрет “Доминик I Николай Радзивилл” | “ | “ | 106 x 75 | Изломы и небольшие трещины. |
| 78. | 1295 | Портрет Марионады Варкович из семьи Радзивилл | “ | “ | 105 x 74 | Небольшие трещины и местами осыпи кр. слоя. |

| | | | | | | |
|-----|------|--|-------|---|-----------|--|
| 79. | 1272 | Портрет Матиаса [?] Радзивилла | “ | “ | 105 x 76 | Осыпи красочного слоя. |
| 80. | 1154 | Портрет княгини Софии-Анны Радзивилл | “ | “ | 107 x 85 | Местами осыпи красочного слоя. |
| 81. | 24 | Портрет Владислава Ягайло. Польский король | “ | “ | 255 x 98 | Имеются трещины, осыпи и утрата красочного слоя. |
| 82. | 25 | Портрет Сигизмунда Августа. Польский король | “ | “ | 250 x 126 | Во многих местах прорывы, осыпи красочного слоя. |
| 83. | 2413 | Портрет “Пане Коханку” | “ | “ | 35 x 31 | Трещины и осыпи красочного слоя. |
| 84. | 16 | Портрет Яна Казимира Вазы | “ | “ | 68 x 50 | Прорывы и осыпи красочного слоя. |
| 85. | 16 | Портрет князя Альберта Радзивилла | “ | “ | 75 x 60 | Удовлетворительная. |
| 86. | 1031 | Портрет князя Кароля Радзивилла | “ | “ | 75 x 57 | Во многих местах осыпи красочного слоя. |
| 87. | 1156 | Портрет князя Радзивилла | “ | “ | 70 x 54 | Изломы. Местами осыпи красочного слоя. |
| 88. | | Польский пояс. Марка “Кобылка под Варшавой” | Сatin | “ | 75 x 30 | Удовлетворительная. |
| 89. | | Вышивка польская 17 века | “ | “ | 75 x 30 | Удовлетворительная. |

Верно:

A.Зайцев

Леанід ПОБАЛЬ (Мінск)

**Выяўленне і захаванне старажытнаэтнографічных
(археалагічных) помнікаў Беларусі
(па зарубежных матэрыялах)**

У сувязі з рознымі гісторычнымі абставінамі на працягу апошніх стагоддзяў з тэрыторыі сучаснай Беларусі трапілі ў суседня і больш далёкія краіны многія археалагічныя (старажытнаэтнографічныя) матэрыялы, асобныя комплексы, знаходкі, нумізматычныя калекцыі і старажытныя манеты розных часоў. Асабліва шмат такіх старажытных рэчаў, рукапісных матэрыялаў, старадрукаў з музеяў, дзяржаўных, грамадскіх, прыватных бібліятэк было вывезена ў час вялікіх войнаў, напрыклад, апошній Айчыннай, Першай сусветнай, войнаў са шведамі (пач. XVIII ст.), з французамі (пач. XIX ст.). Пра беларускія знаходкі — антычныя нумізматычныя багацці (грэчаскія, візантыйскія і іншыя) пісалі гісторыкі, вандроўнікі, нумізматы рускія, польскія, нямецкія, шведскія і многія іншыя.

Напрыклад, адзін з нямецкіх вандроўнікаў — Ё.В.Мюлер, які прыязджаў у 1787 г. на Палессе, заўважыў, што на берагах Прыпяці знаходзяць рымскія манеты. На жаль, не былі названы канкрэтныя мясціны такіх знаходак, іх храналагічныя вызначэнні і месцы захоўвання. Гэтыя дадзеныя без адпаведнага аналізу маюцца ў працы вядомага чэскага славіста П.І.Шафарыка¹. Аб рымскіх і больш позніх нумізматычных каштоўнасцях у XIX ст. пісалі ў наваколлях Брэста — польскія гісторыкі²; у наваколлях Пружан — А.Рыхтэр (1857), С.Ф.Віберг (1867); у межах Лідчыны — В.Шукевіч (1899); на берагах Дняпра — А.Л.Пагодзін (1901); у межах Мінскай губ. — Г.Х.Татур (1891); у Віцебскай губ. — А.Семяントоўскі (1867); у Марілёўскай губ. — Е.Р.Раманаў (1900). На жаль, куды трапілі ўсе гэтыя нумізматычныя знаходкі, якая іх храналогія, у названых вышэй працах звестак няма. Напэўна, такія дадзеныя ёсць у замежных музеях, архівах. Адно вядома, што дзве залатыя рымскія імператарскія манеты са скарбу, выяўленага выпадково ў пачатку 30-х гадоў ля Браслава, трапілі ў адпаведную калекцыю ў Вільню. Аб гэтых знаходках маецца інфармацыя У.Антаневіча (1931). Можна зрабіць вялікі пералік гісторыкаў, нумізматаў, аматараў старажытнас-

цей, у публікацыях якіх маецца інфармацыя пра знаходкі ў тых ці іншых мясцінах рымскіх грашовых імпартай, аднак пра месцазахоўванне іх звестак няма.

У свой час аўтар гэтых радкоў усклаў на сябе абавязак вывучыць і ўвесці ў навуковы ўжытак беларускія калекцыі і архіўныя дадзеныя з галоўных польскіх археалагічных дзяржаўных музеяў. Я прапанаваў усім археолагам правесці такія пошукаўцы працы ў Прыбалтыцы, Расіі, на Украіне. Але ініцыятыва не была падтрымана. Неабходны археолагі-энтузіясты для правядзення такіх пошукаў. З мэтай вывучэння калекцыі ў Польшчы мною былі зроблены пяць навуковых паездак у 1965–1969 гг., іх агульная працягласць 13 месяцаў. У наступныя гады праводзілася апрацоўка выяўленых матэрыялаў. Па выніках вывучэння адпаведных старажытнасцей была выдадзена манаграфія³. У працы прыведзены звесткі пра 400 пунктаў, змешчана мноства малюнкаў, фотаздымкаў археалагічных рэчаў матэрыяльнай культуры розных перыядоў каменнага веку і позняга сярэдневякоўя з усіх абласцей краіны. Асноўныя матэрыялы сабраны ў трох музеях: Дзяржаўным археалагічным музеем ў Варшаве і ў археалагічных музеях у Кракаве, Познані. Асобныя матэрыялы маюцца і ў іншых музеях, некаторыя захоўваюцца ў прыватных калекцыях і архівах. Абсалютная большасць гэтых матэрыялаў і архіўных дадзеных раней у навуковы ўжытак не ўводзілася. Пры дадзеных пошуках у Польшчы, несумненна, будуть выяўлены і новыя, дадатковыя звесткі пра беларускія старажытнасці. У многіх музеях захоўваюцца этнографічныя, культавыя, мастацкія творы з нашай краіны.

У свой час кіраўнікі названых музеяў у прынцыпе былі згодны перадаць усе гэтыя матэрыялы ў Беларусь пры ўмове, што ім будуць вернуты адпаведныя польскія калекцыі з музеяў СССР (цяпер СНД). Усё вышэй сказанае можа вырашицца на адпаведных дзяржаўных узроўнях. Рымскія нумізматычныя знаходкі з тэрыторый Беларусі ў названых культурных цэнтрах Польшчы ў працы аўтара не падаюцца. Апошнія ўведзены ў навуковы ўжытак у пасляваенныя гады польскім нумізматамі: з Вераскава Навагрудскага р-на і Пруднікаў Браслаўскага р-на (захоўваюцца ў адпаведным фондзе ў Варшаве) апублікованы А.Кятлінскай (1957); з Бярозаўкі (сучасная ўскраіна Брэста) і з Друі Браслаўскага р-на (захоўваюцца ў музеі ў Лодзі) апублікованы А.Гупенец (1954).

Можна таксама назваць вялікую колькасць аматараў па вывучэнню старажытнасцей, якіх цікавілі археалагічныя знаходкі Беларусі, што трапілі ў адпаведныя калекцыі З.Глогера, Э.Маеўскага, М.Федароўскага, В.Шукевіча, Ф.Вярэнькі і многіх іншых. Неабходна асабна сказаць пра археалагічную калекцыю вядомых археолагаў дарэвалюцыйнага часу братоў Тышкевічаў з Лагойска. Лічылася, што іх калекцыя загінула. Аднак аказалася, што 25 кастрычніка 1919 г. апошняя трапіла на выстаўку “Захэнты” ў Варшаве. Цяпер яна захоўваецца ў фондах археалагічнага музея. Сярод гэтых матэрыялаў маецца таксама большая частка скарбу сярэбраных культавых паясоў, знайдзеных у сярэдзіне мінулага стагоддзя ля в. Чырвоны Бор, што на Лагойшчыне. Частка гэтага скарбу была выяўлена ў музеі ў Вільнюсе. Рэчы з эмалі, звязаныя з “познім этапам зарубінецкай культуры” (II-V стст. н.э.) былі знайдзены пры археалагічных працах у многіх мясцінах Беларусі. Аўтарам былі праведзены археалагічныя пошуки ля названай вёскі Чырвоны Бор. Аказалася, што тут маюцца рэшткі паселішча названай вышэй культуры. У выніку адпаведнай археалагічнай працы выяўлены рэчавыя крыніцы. Ёсьць усе падставы з дадзеным помнікам непасрэдна звязаць і указаны скарб. Пасля вывучэння варшаўскай і віленскай частак скарбу, а таксама некаторых апублікованых матэрыялаў было ўстаноўлена, што усе гэтыя вырабы адносяцца да пяці металічных культава-абрадавых паясоў язычніцкага (“рымскага”) часу. Вынікі археалагічных прац былі надрукаваны аўтарам у Кіеве на ўкраінскай мове⁴ і ў Варшаве на польскай мове⁵. Акрамя ўсяго дзве дэталі ад агульной колькасці, як было сказана, пяці паясоў, знайдзены аўтарам у фондах Гістарычнага музея ў Маскве. У розных музеях могуць яшчэ знаходзіцца часткі дадзенага скарбу. Аналагічных знаходак на іншых тэрыторыях за межамі Беларусі не было выяўлена. Хоць варта адзначыць, што ў час працы аўтара на аналагічным селішчы ў Тайманаве, на Быхаўшчыне, быў выяўлены фрагмент такога ж пояса.

Дадзеныя паясы, напэўна, былі зроблены абышчыннікамі на месцы “старажытнай вёскі” для сваіх культавых мэтаў. Для іх вырабу выкарыстоўваліся імпартныя каляровыя металы і рымскія шкляныя вырабы, у асноўным каляровыя пацеркі. У старажытныя часы кожны з такіх паясоў быў выкананы з дзвюх широкіх бляхаў, блізкіх да эліпсовідных па форме, металічнага абручча, што злучаў іх, з некалькімі эмаліраванымі дэталямі. Меў агульную даўжыню звыш метра і складаўся з двух паў-

віткоў, злучаных паміж сабой абмежавальнікамі з эмалямі. У цэлым, гэтыя вырабы выкананы індывідуальна, адносяцца да высокамастацкіх мясцовых ювелірна-эмалевых твораў язычніцкіх культав з адпаведнымі міфалагічнымі сімваламі, якія цяпер звыкла называюцца арнаментамі. На розных дэталях кожнага з паясоў меліся ў вялікай колькасці геаметрычныя фігуры: ромбы, квадраты, трохкутнікі, розных дыяметраў кружочки, лініі, “шахматныя участкі” і мн. інш. Можна меркаваць, што гэтыя рэчы былі звязаны з пэўнымі абрадамі, містэрыймі, таінствамі пры пераходзе хлопчыкаў пэўнага ўзросту ў адпаведныя групы членаў-абшчыннікаў першабытнага грамадства. Падобны звычай быў характэрны для ўсіх індаеўрапейцаў, у тым ліку славянаў, германцаў, раманцаў, балтаў і інш. У рымскім грамадстве такі абрад меў назову “initiatio” (ініцыяцыя).

Такім чынам, можна сцвярджаць, што скарб паясоў быў адпаведным бағаццем пэўнай славянскай абшчыны, умоўна выдзеленай у “позні этап зарубінецкай культуры”, якая як земляробча-жывёлагадоўчая грамадская структура людзей лакалізавалася ў верхній частцы басейна р.Гайны (правы прыток Бярэзіны, якая адпаведна і правы прыток Дняпра) і захавала тут свае самыя старажытныя традыцыі першабытнаабшчыннага ладу. Можна сказаць, што пэўныя чырвонаборскія дэтали паясоў пераклікаюцца, напрыклад, з паяснымі вырабамі з золата XIV ст. да н.э. (не менш як паўтары тысячы гадоў раней ад беларускага скарбу), знайдзеным з многімі культавымі рэчамі ў Мікенах, сярод якіх ляжала і пасмяротная маска Агамемнона⁶. Копіі знаходак з Мікенаў маюцца ў аддзеле першабытнага грамадства Нацыянальнага музея ў Варшаве (№№ 199077—199081 MN). З іх матэрыйламі аўтара азнаёміла доктар Барbara Рушчыц, якой выказываю сваю падзяку. Мікенскія культавыя вырабы прадстаўлены там толькі адной бляхай, даўжыня яе 17,5 см. Блізкія па форме ёй чырвонаборскія вырабы, хоць апошнія крыху даўжэйшыя і маюць больш разнатыпную культава-міфалагічную сістэму. Са сказанаага вынікае, што названы скарб мае вялікую старажытнагістарычную каштоўнасць для характарыстыкі ўсіх магчымых аспектаў язычніцкага светапогляду.

У заключэнне трэба сказаць, што пошукамі каштоўнасцей з Беларусі неабходна займацца таксама на тэрыторыях Германіі, Аўстрыі, Швецыі. Як мне ўдалося ўстанавіць, у многіх прыватных музеях Швецыі захоўваюцца архіўныя матэрыйялы з Беларусі, куды яны трапілі ў час захопу часткі нашых зямель шведамі ў пачатку XVIII ст. Пошукі

старажытнасцей з Беларусі ў музеях і архівах еўрапейскіх краін павінны праводзіцца на дзяржаўным узроўні і, калі выявяцца новыя крыніцы, яны павінны ўвайсці ў навуковы ўжытак.

¹ Славянские древности. 1838. Т. 1. Кн. 3.

² Wiadomości Archeologiczne. Т. 3. S. 77.

³ Поболь Л.Д. Древности Белоруссии в музеях Польши. Мн., 1979.

⁴ Середні вікі на Україні. Кіїв, 1971. Вип I. С. 100—113

⁵ Wiadomości Archeologiczne. 1972. Т. 37. Z. 2. S. 115—138.

⁶ Гл. ілюстрацыі да кн.: Михайловский К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990.

Василий ПУЦКО (Калуга)


Миграция произведений средневекового искусства в связи с историей культуры Беларуси

История средневековой европейской культуры знает немало примеров сложной и временами неясной, запутанной судьбы выдающихся памятников. Возникшие при определенных исторических условиях, они затем покидали свою родину и крайне редко на нее возвращались, продолжали жить там, где оказались в результате перемещения их владельцев, военных событий и грабежей, продажи либо иных, часто невыясненных причин. Все это в полной мере отразилось и на истории культуры Беларуси ее средневекового периода: в одних случаях можно говорить об импорте, в других — о вывозе, носившем случайный или, напротив, преднамеренный характер. Приведем конкретные тому примеры.

В истории славянского книгописания исключительно важное место занимает один из самых выдающихся его памятников — писанная кириллицей так называемая “Супрасльская рукопись”, датируемая рубежом X–XI вв. и содержащая “Минею четью на март Слова” преимущественно Иоанна Златоуста. Ее части хранятся в Университетской библиотеке в Любляне, национальных библиотеках Варшавы и Санкт-Петербурга¹. Пергаментный кодекс довольно немалого формата (31,3 x 25,0 см), выполненный великолепным уставом, большей частью писцом Ретком, оставил свое имя под рукописью. Инициалы и заставки греко-восточного типа, характерного для продукции южнославянс-

ких скрипториев². Рукопись широко известна благодаря многочисленным исследованиям, посвященным ей³.

Книгу обнаружил М.К.Бобровский в Супрасльском монастыре близ Белостока в 1823 г., а в середине XIX в. она уже была расчленена, в результате чего часть ее погибла. Как известно, Супрасльский Благове-



Страница Туровского Евангелия и библиотечная запись к рукописи

щенский монастырь основан около 1498 г. в местечке Городок маршалком Великого Княжества Литовского, воеводой Новогородским и старостой Берестейским Александром Ходкевичем при участии смоленского епископа, а позднее — киевского митрополита Иосифа Солтана. В 1500 г. монастырь перенесен на занимаемое им ныне место⁴. Древняя рукопись к тому времени насчитывала уже примерно пятьсот лет своего существования и в монастыре могла оказаться как вклад ее последнего владельца. Это скорее всего случилось в течение XVI в., до того, как в 1603 г. монастырь стал униатским. Текст переписан болгарином, но элементы художественного оформления листов книги, да и сам стиль письма позволяют предположить, что рукопись выполнена в Киеве. Если учесть при этом факт исторической связи Супрасльского монастыря с Киево-Печерским, то не из последнего ли могла быть вывезена рукопись?

Так или иначе, но в течение нескольких столетий книга оставалась одной из самых замечательных, хотя и малоизвестных в монастырской библиотеке, пока ее открытие не обернулось утратой для Супрасльского монастыря и Беларуси: этим было оплачено научное приобретение, обогатившее в итоге библиотеки трех различных стран. Хорошо еще, что многовековая историческая связь с Супраслем отразилась в названии рукописи, как, впрочем, и другой, тоже вывезенной из Беларуси, — Туровского Евангелия, датируемого XI в.

Туровское Евангелие — отрывки пергаментной рукописи — обнаружены в 1865 г. в Спасской церкви Турова Н.И.Соколовым, передавшим находку И.И.Срезневскому, датировавшему ее XI в. В 1868 г. на средства Виленского учебного округа выпущено литографическое издание рукописи⁵, повторно изданной затем П.А.Гильтебрандтом в следующем 1869 г.⁶; еще раз памятник опубликован в 1978 г.⁷. Речь идет о десяти листах (разм. 21,0 x 16,4 см), писанных уставом и украшенных инициалами⁸. Было ли Евангелие, фрагмент которого ныне известен, переписано в самом Турове или появилось там позднее — трудно сказать определенно. Документально установленным фактом является лишь принадлежность книги церкви Преображения в Турове в начале XVI в.: на оборотной стороне 6-го листа читается вкладная запись князей Острожских, датированная 2 мая 1508 г., удостоверяющая дар церкви при священниках Митрофане и Матвее сада с пасекой и поля с сеножатями и другими угодьями возле села Вересницкого. Как следует из иной записи, на оборотной стороне 2-го листа, от имени князя Константина Ивановича Острожского, его жены Татьяны и их сына Ильи от 10 февраля 1513 г., церковь тогда получила во владение еще “три поля” с угодьями в том же селе. Рядом с упомянутыми сделаны польские записи XVIII в. с подтверждением этих владений, позволяющие говорить не только о связи рукописи с туровским Спасо-Преображенским храмом, но и о ее значении как исторического документа. Последняя функция к середине XIX в. была утрачена, тем более, что и сама книга успела пережить к тому времени явно не лучшие времена. Научное открытие привело к перемещению сохранившейся части листов: в сущности произошла миграция, аналогичная той, которая убеждает, как и в случае с Супрасльской рукописью, в ее закономерности для XIX в. Такая же судьба постигла тогда и многие древние греческие и славянские рукописи, обнаруженные в книгохранилищах Православного Востока.

Гораздо труднее проследить миграцию древних икон и произведений металлопластики. О ней помнили обычно лишь в тех случаях, когда речь шла о сакральных предметах. Так, в памяти многих поколений, благодаря упоминанию в житии преподобной Ефросинии Полоцкой, сохранилось известие об иконе Богоматери Эфесской, присланной от



Древние кресты, о которых идет речь в статье: крест-энколпион XII в., связанный с Купатичами, и серебряный крест, связанный с именем Пракседы-Параскевы Полоцкой

византийского императора Мануила I Комнина (1143–1180) и константинопольского патриарха Луки Хризоверга (1157–1170)⁹. Предание связывает пребывание иконы Богоматери Минской в Десятинной церкви в Киеве до 1500 г., хотя к указанному времени упомянутый киевский храм существовал в виде руин, на которых позже, уже во второй четверти XVII в., митрополитом Петром Могилой (1633–1646) была сооружена небольшая церковь. Однако, даже несмотря на такое явное несоответствие, не следует торопиться с негативными выводами: речь может идти о генезисе иконного образа, представленного на произведении в Минске, и тогда указание на источник получает иной смысл.

Миграция художественных произведений может быть настолько закономерной, что в ней отражаются не только условия создания, но и

историческая судьба. Вряд ли можно найти лучший тому пример, чем киевский бронзовый крест-энколпион XII в., широко известный как чудотворная икона Купятицкой Богоматери¹⁰. Завезенный в окрестности Пинска и обнаруженный в с. Купятичи в 1182 г., он со временем стал предметом благоговейного почитания и во второй половине XVII в. вернулся в Киев как величайшая реликвия, был помещен в Софийском соборе и стал известен благодаря воспроизведениям в иконописи, в гравюре, в золотом шитье. В Куптичах же память о нем сохранилась главным образом благодаря копии, выполненной в технике деревянной резьбы. В итоге, образец киевского художественного литья XII в. органично вошел в историю белорусской культуры.

Не менее сложной и весьма трагичной оказалась судьба прославленного произведения мастера Лазаря Богши — воздвигального креста, выполненного на средства преподобной Ефросинии Полоцкой в 1161 г., детально прослеженная Л.В.Алексеевым¹¹. Выяснилось, что в Полоцке крест оставался совсем недолго: был захвачен смоленскими князьями, перевезен в Смоленск и находился там до начала XVI в., затем был перемещен в Москву. Иван Грозный реставрировал крест, а захватив Полоцк, вернул реликвию этому городу, где суждено было ей оставаться до начала XX в. Нам неизвестно, где находился крест в годы Первой мировой войны. Тогда монахи Спасо-Ефросиньевского монастыря вместе с мощами преподобной Ефросинии из Полоцка перенеслились в Ростов Великий, где нашли приют на несколько лет в Богоявленском Аврамиевом монастыре и там прожили до своего возвращения.

Уже после отъезда полоцких монахинь тогдашний директор Ростовского музея Д.А.Ушаков в ризнице собора Богоявленского Аврамиева монастыря в 1925 г. обнаружил серебряный позолоченный крест-мощевик и добился передачи произведения в музейное хранилище. Благодаря этому уцелело изделие, уже ранее обращавшее на себя внимание исследователей белорусских древностей, позже считавшееся утраченным. Речь идет о кресте, связанном с именем Пракседы-Параскевы Полоцкой, скончавшейся в Риме в 1239 г.¹². В 1968 г. крест был нами обнаружен в фондах музея, изучен и после этого дважды опубликован¹³. В итоге выяснилось, что изделие изготовлено не в XII и не в XV, а лишь в конце XVI в. Может быть, он представляет копию более раннего креста-реликвария, некогда хранившегося в Полоцке, но настаивать на этом предположении невозможно. Миграция произведе-

ния в данном случае обусловлена сугубо событиями военного времени, а также поспешным отъездом монахинь; в Полоцк оно не вернулось по причине того, что о нем вовремя не вспомнили. Так и остался этот один из немногих сохранившихся образцов полоцкого серебряного дела XVI в. в Ростове, где экспонируется среди русских памятников.

Миграция произведений искусства может быть закономерной, случайной и часто детективной. Однако в любом случае она остается частью истории культуры как дающей, так и принимающей сторон. Невнимание к облику художественных памятников порой приводит к неверным выводам. Так, Оршанское Евангелие XIII в. исторически связано с Оршей, о чем свидетельствует уже название рукописи, обнаруженной среди вещей, выброшенных наполеоновскими войсками из оршанских монастырей в 1812 г., а в 1874 г. уже находившейся в Киеве, в музее Киевской духовной академии¹⁴. Из этого был сделан вывод в пользу белорусского происхождения памятника, без надлежащего соотнесения с общим художественным контекстом¹⁵. Между тем было установленно, что рукопись вышла из ростовского скриптория, где выполнена примерно в 1240-е гг. Разумеется, от этого Оршанское Евангелие не утрачивает своей связи с историей белорусской культуры, хотя принадлежит к продукции иного книгописного центра, находившегося в Северо-Восточной Руси. Приведенный пример может оказаться отнюдь не единственным, и это побуждает с особой осторожностью относиться к составлению индексов разыскиваемых памятников национального искусства. Недопустимо основываться в их отборе на субъективных, частных мнениях, а не на документальных источниках.

Проблематичность реальной реституции культурных ценностей, думается, не должна перечеркнуть внимательное и осмотрительное отношение к группам произведений, место которых в истории искусства не всегда определяется с бесспорностью. Трудность работы состоит не только в ее специфике (с чем также невозможно не считаться), но и в умышленном укрывании сравнительного материала. В результате изделия одной стилистической группы могут быть отнесены к центрам, которые находятся друг от друга на огромном расстоянии, художественный импорт — принят за произведения местных мастеров. Исторические условия прошлого времени далеко не во всем были похожи на существующие ныне. Поэтому важно понять, почему именно, скажем, константинопольские ремесленники в начале XIII в. оседали в Киеве, а в XV в., не задерживаясь на белорусских и украинских зем-

лях, устремлялись в далекую Москву, где находили богатых заказчиков. Ведь не вина Беларуси и Украины в том, что на севере тогда существовали более благоприятные экономические условия, а великокняжеское правительство выступало богатым меценатом. И кто может сказать с полной определенностью, кем именно был мастер Анания, изготавивший между 1499 и 1525 гг. резной деревянный складень для пинского князя Феодора Ивановича Ярославича¹⁶? В нем трудно увидеть грека, но связь с произведениями афонской резьбы налицо, и именно она настойчиво требует объяснения, выходящего за рамки простых предположений.

Одним словом, явление миграции памятников может и должно рассматриваться как важный аспект истории культуры Беларуси. Рассматриваться объективно и взвешенно, без всякой нервозности и политических амбиций. Беларусь уже к началу текущего столетия оказалась настолько разграбленной, что увидеть ее культурное развитие в историческом прошлом казалось почти невозможным. Н.П.Щекотихин одним из первых сумел преодолеть преграды, воздвигнутые исчезновением многих памятников¹⁷. Сегодня положение несколько улучшилось за счет многочисленных археологических материалов, ранее неизвестных, а также находок произведений, казалось, утраченных навсегда. Их дальнейшие поиски необходимы, и только это даст надежные основания говорить более утвердительно о том, что пока не вышло из стадии самых осторожных предположений.

¹ Супрасльски или Ретков сборник. София, 1982–1983. Т. I–II.

² Иванова-Мавродинова В., Мавродинова Л. За украсата на Супрасълския сборник // Литературознание и фольклористика: В чест на 70-годишнината на акад. П.Динеков. София, 1983. С. 165–174.

³ См.: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984. С. 65–66. № 23.

⁴ Николай (Далматов), архим. Супрасльский Благовещенский монастырь: Историко-статистическое описание. СПб., 1892.

⁵ Туровское евангелие одиннадцатого века: Изд. Виленского учебного округа. СПб., 1868.

⁶ Гильтебрандт П.А. Туровское евангелие XI в.: 1. Краткое известие о Туровском евангелии; 2. Древний текст с современным насупротив и с отметами по Остомирову евангелию. Вильна, 1869.

⁷ Тот И.Х., Хоргоши Э., Ховат Г. Туровские листки // Материалы и сообщения по славяноведению. Сегед, 1978. Вып. XIII. С. 181–238.

⁸ Подробнее о художественном оформлении — в моей подготовленной к печати статье: Туровские листки — памятник книжного искусства XI века (рукопись).

⁹ Пуцко В. Аб іконе Багамацеры Эфескай у старажытым Полацку // Полацак. 1991. № 8. С. 16–20.

¹⁰ Петров Н.И. Купятицкая икона Богородицы, в связи с древнерусскими энколпионами // Труды IX Археологического съезда в Вильне. 1893. М., 1897. Т. II. С. 71–79; Зоценко В.Н. Об одном типе древнерусских энколпионов // Древности Среднего Поднепровья. Киев, 1981. С. 113–124; Пуцко В. Кійівський енколпіон — Кун’ятицька ікона Богородиці // Людина і світ. 1996. № 1–2. С. 21–24; Он же. Купятицкий крест-энколпион (в печати).

¹¹ Алексеев Л.В. Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. // Сов. археология. 1957. № 3. С. 224–244; Он же. Крест Евросинии Полоцкой 1161 года в средневековье и по-знейшие времена // Российская археология. 1993. № 3. С. 70–78. См. также: Пуцко В. Крыж Ефрасійні Полацкай і ўзвіжальная крыжы XII–XIII стст. // Полацак. 1992. № 4 (14). С. 12–17.

¹² Сапунов А. Древности Спасо-Евфросиньевского монастыря в Полоцке // Полоцкие епархиальные ведомости. 1885. № 9. Отд. неоф.; Параксевые княжне Полоцкой. Витебск, 1888. С. 44–46; Сементовский А.М. Белорусские древности. СПб., 1890. Вып. 1. С. 125–128. Рис. 76, 77.

¹³ Пуцко В.Г. Мнімый крест Параксевы Полоцкой // Беларускія старажытнасці: Матэрыялы канферэнцыі па археалогіі БССР і сумежных тэрыторый. Мн., 1972. С. 210–219; Он же. Славянская надпись на кресте-реликварии из Полоцка // Slovo: Casopis Staroslavenskog zavoda. Zagreb, 1980. Sv. 30. S. 101–121.

¹⁴ Пылаев П. Описание пергаментного евангелия, хранящегося в музее, состоящем при Киевской духовной академии // Труды Киевской духовной академии. 1876. Декабрь. Прилож. С. 1–45.

¹⁵ Шматоў В.Ф. Мініяцюры Аршанскаага евангелля XIII ст. // Помнікі старажытнабеларускай культуры: Новыя адкрыцці. Мн., 1984. С. 10–19.

¹⁶ Плещанова И.И. Два резных деревянных образка в собрании Русского музея // Памятники культуры: Новые открытия. 1979. Л., 1980. С. 209–217.

¹⁷ Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Мн., 1928. Т. 1.

Мая ЯНІЦКАЯ (Мінск)

Лёс страчаных полацкіх каштоўнасцей

Полацк — адзін з самых старажытных гарадоў усходніх славян. Заснаваны крывічамі. Упершыню ўпамінаецца ў “Аповесці мінулых гадоў” пад 862 г. Але Беларускае радыё сёлета ў чэрвені паведаміла, што археолагі знайшлі там рэчы матэрыяльнай культуры, якія робяць горад старэйшим аж на 500 гадоў! Ды не будзем забягаць наперад і дачакаемся навуковай публікацыі па выніках археалагічных раскопак.

Як вядома з гістарычных крыніц, у X–XIII стст. Полацк быў цэнтрам княства, самага буйнога на тэрыторыі Беларусі, якое мела самастойную княжацкую дынастыю Рагвалодавічаў. У горадзе развіваліся многія віды рамёстваў (кавальскае, ювелірнае, касцярэзнае, гарбарнае, шавецае і інш)¹. Яшчэ да падзелу хрысціянства (у сярэдзіне XI ст.) на праваслаўнае і каталіцкае веравызнанні тут у 992 г. была створана Полацкая епархія².

У XI ст., пры князі Усяславе Брачыславічу (прапраўнуку Рагвалода) Полацк нават стаў галоўным канкурэнтам Кіева. У сярэдзіне XI ст. тут быў узведзены Сафійскі сабор па прыкладу Кіева і Ноўгаграда. З 1105 г. у горадзе дзейнічала самастойная епіскапская кафедра³. Шырокая развіццё культуры Полацка адбылося ў XII ст. дзякуючы асветніцкай і мецэнацкай дзейнасці полацкай князёўны Прадславы (у манастве Ефрасінні), унучкі Усяслава Брачыславіча. Яна заснавала ў Полацку два манастыры (жаночы і мужчынскі), пры якіх стварыла скрыпторыі. Тут у XII ст. працаўаў вядомы ювелір сярэдневякоўя Лазар Богша, які стварыў крыж па заказу Ефрасінні, і ўзводзіў помнікі архітэктуры дойлід Іаан. Пры Іаане сфармавалася полацкая школа дойлідства, што аказала вялікі ўплыў на далейшае развіццё архітэктуры не толькі Беларусі, але і іншых усходніх славян. Ефрасіння, будучы манашкай, а затым ігуменняй манастыра, не толькі стварыла скрыпторыі, але нават сама перапісвала кнігі⁴. Пры ёй была распісаны фрэскамі Спаса-Ефрасіннеўская царква. Ефрасіння папрасіла візантыйскага імператара Мануіла Комніна (мужа яе цёткі) прыслаць для гэтай царквы абраз “Маці Божай Эфескай”, які ёй і быў спрэзентаваны⁵.

Пачынаючы з XII ст. Полацк — буйнейшы культурны цэнтр Беларусі. У XII–XIV стст. у горадзе былі напісаны “Полацкі летапіс” (не збярогся) і “Полацкія Евангеллі”. Апошнія ўжываліся самімі рукапісі XII–XIV стст.

Яшчэ пры Ефрасінні Полацкай у Сафійскім саборы была бібліятэка, а крыху пазней і вялікае кнігасховішча, дзе захоўваліся і каштоўныя творы мастацтва⁶. У XII ст. у Полацку магло трапіць шмат помнікаў візантыйскага, у тым ліку грэчаскага культаўага мастацтва. Гэтаму спрыялі не толькі роднасныя сувязі княжацкага роду Рагвалодавічаў з візантыйскім імператарскім домам, але і дзейнасць грэчаскіх святароў у Полацку. Вядома, што полацкімі епіскапамі былі грэкі Казьма ў 1147 г., Мікалай у 1183 г.⁷

Створаныя ў Полацкім княстве ў час сярэдневякоўя культурныя каштоўнасці Беларуссю страчаны. Помнік сусветнай значнасці — Крыж Ефрасінні, як вядома, апошні раз знік у час Другой сусветнай вайны. Яго лёс апісаны ў дзесятках артыкулаў розных аўтараў. Цяпер крыж шукае Інтэрпол.



Трохабразовы складзень з Сафійскай царквы

Візантыйскі абраз 1173 г. “Маці Божая Адзігітрыя” (позней “Эфеская”, “Корсунская”, “Тарапецкая” і нарэшце “Полацкая”), які прывезлі ў Полацк з Канстанцінопалія, таксама страчаны. З XIII ст. пачалося вандраванне гэтага абраза. Згодна з адной версіяй, абраз урачыста перавезлі ў 1239 г. у Васкрасенскую царкву горада Тарапец з нагоды шлюбу полацкай князёўны Параксевы з роду Рагвалодавічаў і князя Аляксандра Яраславіча, які позней атрымаў ганаровае прозвішча Аляксандр Неўскі.

Згодна з іншай версіяй, абраз “Маці Божая Полацкая” трапіў у горад Тарапец у XVI ст., у час Лівонскай вайны. Яго нібыта прывезлі з сабой манашкі Полацкага Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра, якія ратаваліся ад “самага праваслаўнайшага” цара Івана Жахлівага. Ужо ў XX ст. абраз “Маці Божая Полацкая” трапіў у Рускі музей Санкт-Петраўбурга⁸.

Дзякуючы вядомаму беларускаму даследчыку кніжных скарбаў Міколе Нікалаеву мы маем больш падрабязныя звесткі пра страчаныя полацкія рукапісы. Так, Полацкі летапіс XII ст. увогуле не збярогся да нашых дзён, а Полацкія Евангеллі таксама трапілі ў Расію⁹.

Полацкае Евангелле XII ст., якое належала Траецкаму манастыру г.Полацка, у XIX ст. трапіла ў Москву. Асноўная частка дасталася гісторыку М.Пагодзіну, а два аркушы праз І.Бяляева трапілі да калекцыянеру В.Ундольскага. У 1852 г. Полацкае Евангелле было куплена разам з усім пагодзінскім кніжным зборам Імператарскай Публічнай бібліятэкой і перавезена ў Пецярбург. Цяпер яно захоўваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы Санкт-Пецярбурга (ДЛБ. Аддз. рук. Паг. 12).

Астатнія два аркушы, якімі завалодаў В.Ундольскі, трапілі ў бібліятэку Румянцаўскага музея разам з усім яго бібліятэчным зборам. Гэтая частка Полацкага Евангелля XII ст. захоўваецца ў аддзеле рукапісаў Расійскай дзяржавай бібліятэцы ў Москве.

Два полацкія рукапісныя пергаментныя Евангеллі XIV ст., якія належалі манастыру Іаана Прадцечы, як і ілюстраваны рукапіс XII ст. (яго многія даследчыкі адносяць да Полацкіх Евангелляў), захоўваюцца ў Расійскай дзяржавай бібліятэцы ў Москве.

Багатую бібліятэку кафедральнага Сафійскага сабора г.Полацка разрабавалі ў 1579 г. войскі караля Страфана Баторыя. “...Апрача летапісаў, у ёй было шмат твораў грэчаскіх айцоў царквы, і сярод іх творы Дыянісія Аэрапагіта пра нябесную і царкоўную іерархію, усё на славянскай мове”¹⁰. Сакратар Страфана Баторыя Рэйнгольд Гейдэнштайн крыху згадвае ў сваіх мемуарах і пра іншыя нарабаваныя каштоўнасці: “У вачах адукаваных людзей амаль не меншую каштоўнасць, чым уся астатняя здабыча, мела знайдзеная там бібліятэка”¹¹. Кнігі Сафійскай бібліятэкі былі вывезены часткова ў Кракаў, у каралеўскую бібліятэку. Другая частка Сафійскай бібліятэкі трапіла ў бібліятэку акадэміі ў Замосці.

Рабункі полацкіх кнігасховішчаў працягваліся і пазней. У час вайны 1654–1667 гг. з Московіяй з полацкай царквы Параскевы Пятніцы было вывезена ў Раствой, у Барысаглебскі манастыр, Евангелле XVI ст., заказанае полацкім архіепіскапам Нафанаілам¹².

Частка полацкіх рукапісных кніг, якія змяшчалі выдатныя помнікі беларускай тэатральнай культуры — зборнікі інтэрмедый, верагодна, загінула ў Варшаве ў час Другой сусветнай вайны. У Варшаву іх перадаў з Публічнай бібліятэкі Петраграда Расійскі ўрад паводле Рыжскага мірнага дагавора 1921 г.¹³.

Невядома куды і як знік рукапісны полацкі памяннік (датаваны раней XV стагоддзя), які бачыў у 1912 годзе Вацлаў Ластоўскі ў Барысаглебскім манастыры. Памяннік пачынаецца з памінання вялікіх князёў Полацкіх, Менскіх (Глебавічаў), Лагойскіх, Віцебскіх, Друцкіх і інш.¹⁴.



Лампада да абраза “Пакроў”

Рукапісы вучэбных курсаў па фізіцы і логіцы прафесара Полацкай калегіі езуітаў Міхала Карвоўскага (XVII ст.) трапілі ў бібліятэку Віленскага універсітэта, дзе пазней ён быў выкладчыкам¹⁵.

Невядома куды трапілі старажытныя святыні Сафійскай царквы (былога Сафійскага сабора), прыпісанай у канцы XIX ст. да Мікалаеўскага сабора ў Полацку. Святыні гэтыя бачыў у 1877 г. А. Семяноўскі, які нават надрукаваў іх выявы¹⁶. Гаворка ідзе пра вялікі (адзін аршын вышынёй і паўтара аршына шырынёй) трохабразавы складзень, які быў размешчаны ў ківоце, з выявамі Святога Міколы ў цэнтры, Св. Варвары і Апостала Іакава па баках. Пад абразом Св. Міколы была прыматацьвана металічная пласціна з гравіраваным кірылічным надпісам аб tym, што абраз належаў у 1606 г. Запалоцкай Казьма-Дзям'янаўскай царкве, а ў 1708 г. быў аканчаны срэбрам. Усе абразы былі цалкам пакрыты сярэбранымі аблкладамі (акрамя твараў і далоняў).

Акрамя таго, у той жа царкве А. Семянтоўскі звярнуў увагу на добрую старажытную работу сярэбанай лампады з накрыўкай, якая вісела на трох масіўных сярэбраных ланцугах перад абразом “Пакроў”.

На верхнім пасачку лампады быў выразаны старажытным лацінскім шрыфтом (у трох радкі) тэкст. З яго вынікала, што лампада была зроблена ў 1692 г. да абраза “Пакроў” полацкай Сафійскай царквы (у той час уніяцкай). Пачатак і канец надпісу завяршаліся гербам з выявамі лука і стралы, а таксама манаграмамі укладальнікаў: S.S.K.B. У тэксле згадваліся мужчыны дому Радзевічаў, Міхневічаў і “Starchy Klastoru X.Babinski vilozif”, а таксама кошт затрат “srebra Klastornego griwien cztirynascie”.

У рызніцы той жа царквы захоўваліся старажытныя тканіны з воўны, а таксама вышываныя золатам і срэбрам па аксаміту творы культа-вага прызначэння. Сярод іх — трох так званых ваўняных “воздухі” з выявамі аднагаловых арлоў з кветкай у дзюбе; скуф’я-мітра (па меркаванню А. Семянтоўскага, належала полацкаму архіепіскапу Антону Сяляве) і старажытны царкоўны дыван. У яго срэдніку быў вытканы крыж, на сяродкрыжжы якога размяшчаліся выявы жывёл у час Апакаліпсіса і надпіс грэчаскім літарамі: “На агнца и василіска наступиши и попрещл льва і змія да некогда преткнеши о камень ногу твою”. Гэта тэкст з “Псал. 90. Живый въ помощи Вышняго”¹⁷. Адначасова А. Семянтоўскі бачыў мяккае разъбяное крэсла старажытнай работы, абабітае спецыяльна вытканымі для яго тканінамі. На фасадзе спінкі крэсла былі змешчаны выявы буйных і дробных кветак з лісцем. На тыльным баку спінкі вытканы буйная выява двухгаловага арла пад каронай, які трymае скіпетр і дзяржаву, увенчаную малтыскім крыжакам, а на яго грудзях размешчана драбнейшая выява абраза “Георгій Пераможца”.

Акрамя таго, невядома дзе цяпер знаходзіцца старажытны цуда-творны абраз “Маці Божая” з Полацкага Сафійскага сабора, які ўпершыню згадваўся ў інвентары Сафійскага сабора, складзеным пад наглядам уніяцкага епіскапа Белазора ў 1697 г. Там жа паведамлялася, што абраз гэты падаравала ў 1465 г. польская каралева Гелена (Алена, жонка Вялікага князя ВКЛ Аляксандра, адначасова караля Польшчы, яна ж дачка Маскоўскага князя Івана III), калі ехала праз Полацк у Вільню. Вакол абраза была сярэбаная пазалочаная рама з 18-цю рознакаляровымі камяніямі. А на самім абразе былі дзве вызалачаныя па серабру кароны, з іх адна была старажытная¹⁸.

У архіве Полацкай Духоўнай кансісторыі А. Сапуноў знайшоў запіс: “Чудотворный Образ Пресвятой Девы, в серебряной, позолоченой ризе,

украшеннай крупными драгоценными камнями, — взял комендант Озеров”, які быў камендантом Полацка ў час захопу горада Пятром I. Гэты факт дакументальна пацвердзіўся і ў інвентары 1712 г. — “Чудотворный Образ Пресвятой Девы, находившийся в Кафедральной церкви Полоцкой, увезен комендантом Озеровым в Смоленск”¹⁹.



Тканы з воўны “воздух” з Сафійскай царквы

Знік і цудатворны абраз “Маці Божая Іверская” (дакладная дата і месца стварэння не вызначаны), які знаходзіўся ў саборы Полацкага Багаяўленскага манастыра. Першая інфармацыя пра яго згадвалася ў “Выпись[у] из градских актовых книг Полоцкого воеводства”, з якога А.Сапунуў даведаўся, што гэты абраз выратавалі ў 1683 г. ад пажару ў саборы. Там жа паведамлялася, што абраз быў старажытны і напісаны на дошцы, меў сярэбрана-вызалачаныя шаты і карону ў Божай Маці. Асобна падкрэслівалася, што карона над галавой дзіцяці была чаканена з чырвонага золата і важыла “50 золотн.”. Абедзве шаты і кароны да таго ж былі яшчэ ўпрыгожаны каштоўнымі камнямі. Вышыня абраза 2 аршыны 1 вяршок, а шырины 2 аршыны.

Вакол абраза “Маці Божая Іверская” яшчэ былі размешчаны асобныя кампазіцыі (клеймы?) з святочнымі сюжэтамі і таксама ў сярэбра-

ных абкладах. Гэта вельмі рэдкі іканапісны ізвод. Вага ўсяго серабра на гэтым абрэзе (значылася па вонісу) 28 фунтаў і 28 “золотн”²⁰.


Як вядома, пры Полацкай калегіі езуітаў (навучальнай установы, што дзейнічала з 1581 да 1812 г.) у 1780 г. быў створаны музей, які папаўняўся рэдкімі творамі заходнега ўрапейскага мастацтва, што звозілі



Частка старажытнага полацкага дывана

сюды многія езуіты свету, таму што Полацк 47 гадоў, пачынаючы з 1773 г., быў іх цэнтрам²¹. Музей быў закрыты па загаду Міністэрства асветы Расіі ў 1830 г., а ўсе яго каштоўнасці ў 1831 г. трапілі пераважна ў расійскія музеі, бібліятэкі і архівы. У Санкт-Пецярбург перадалі мастацкія творы з бурштыну, чатыры пальмавыя лісты з тэкстамі малабарска-га пісьма, больш як чатыры тысячы гіпсавых адбіткаў розных медалёў, чарапахавую канторку, 256 пудоў кніг. Вывезеныя ў той час з музея сонечны гадзіннік вельмі рэдкай работы і прыгажосці, дзве скрыні з карцінамі і страдаўнімі абразамі знаходзяцца ў былым Музеі гісторыі рэлігіі і атэізму (Санкт-Пецярбург). У Акадэмію мастацтваў Санкт-Пецярбурга паступілі чатыры старажытныя мазаічныя карціны (адна з выявай папугая на галінцы, другая — “Вывяржэнне Везувія”) і два краявіды, дзве копіі твораў пэндзля мастака XVIII ст. Нядзвецкага (адна — “Прасвятая Багародзіца”, другая — “Марыя Магдаліна”) і арыгіналь-

ная карціна фламандскай школы²². Частка музейных экспанатаў паступіла ў Маскоўскі юніверсітэт, рэшту экспанатаў перадалі ў Вільню і Віцебск, а частка бібліятэкі засталася ў Полацку²³. Яшчэ ў канцы XVIII ст. з гэтага музея вывезлі ў Рыгу 300 пудоў рукапісных кніг і столькі ж — у Каралевец²⁴.



Крэсла, якое бачыў А.Семяноўскі

Афіцыйных звестак пра вывоз архіва Полацкай езуіцкай калегіі няма, але частка яго выпадкова была знайдзена ў Сімбірску, а частка — у аддзеле рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі науک Літоўскай Рэспублікі²⁵.

Невялікая частка алтарных абразоў з езуіцкага касцёла трапіла ў Польшчу²⁶.

У 1915 г. са Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра былі эвакуіраваны ў г. Раствор Яраслаўскай губерні “самые дорогие иконы, ковчег с древними крестиками и т.д.”²⁷.

Ужо ў наш час археолагі М.Каргер і П.Рапапорт вывезлі ў Расію рэшткі фрэскавага жывапісу царквы-пахавальні з Ефрасіннеўскага манастыра г. Полацка і перадалі іх у Ноўгарадскі музей старажытнай архітэктуры. Для нас гэтыя фрагменты ўяўляюць вялікую каштоўнасць, таму што амаль усе сярэдневяковыя фрэскі Беларусі, у тым ліку з многіх

палацкіх цэркваў, знішчаны разам з храмамі, акрамя фрэсак Спаса-Ефрасіннеўскай царквы XII ст.

У філіял Іванаўскага краязнаўчага музея ў г. Кінешма (Расія) невядома пры якіх абставінах трапіла скульптура “Гжэгаж” XV–XVI стст. з былога касцёла палацкага бернардынскага кляштара, пабудаванага ў 1498 г., калі ваяводам быў Альбрэхт Гаштольд²⁸.

¹ БелСЭ. Мн., 1975. Т. 8. С. 486.

² О начале Полоцкой Епархии: Коммюніке научного коллоквиума Белорусской Православной церкви Московского Патриархата // Вестник Белорусского Экзархата. 1992. № 1. С. 11–14.

³ БелСЭ. Т. 8. С. 485.

⁴ Нікалаеў М. Палата кнігапісная. Мн., 1993. С. 25.

⁵ Орлов В. Тайны полоцкой истории. Мн., 1995. С. 90.

⁶ Сапунов А.П. Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии. Витебск, 1888. С. 10; Вестник Белорусского Экзархата. 1990. № 5. С. 21.

⁷ Шалина Т.И. Чудотворная Полоцкая икона Божией Матери “Одигитрия”, известная как “Эфесская”, “Корсунская” и “Торопецкая” // Вестник Белорусского Экзархата. 1992. № 2. С. 25.

⁸ Тамсама. С. 31.

⁹ Нікалаеў В. Палата кнігапісная. С. 23, 25; ЭЛІМБел. Мн., 1987. Т. 4. С. 337.

¹⁰ Нікалаеў М. Палата кнігапісная. С. 62.

¹¹ Тамсама.

¹² Тамсама.

¹³ Тамсама. С. 63.

¹⁴ Тамсама. С. 76.

¹⁵ Тамсама. С. 108.

¹⁶ Сементовский А. Белорусские древности. СПб, 1890. Вып. 1. С. 130–135.

¹⁷ Тамсама. С. 7.

¹⁸ Сапунов А.П. Древние иконы Божией Матери в Полоцкой Епархии. Витебск, 1888. С. 14–15.

¹⁹ Тамсама.

²⁰ Тамсама. С. 8.

²¹ Вяртанне–2 (Зборнік артыкулаў і дакументаў). Мн., 1994. С. 5–8.

²² Хадыка А.Ю. “Дело о передаче в дар императором 7 картин, находящихся в Полоцком иезуитском музеуме” // Вяртанне–1. Мн., 1992. С. 190.

²³ Каханоўскі Г.А. Археалогія і гісторычнае краязнаўства на Беларусі ў XVI–XIX стст. Мн., 1984. С. 79.

²⁴ Каханоўскі Г.А. Прадвеснік навукі. Мн., 1990. С. 104, 105.

²⁵ Вяртanne-2. С. 7.

²⁶ Kałamajska-Saed M. Losy wyposażenia Kościoła jezuitów w Połocku // Rocznik historii sztuki. Warszawa, 1988. T. XVII. S. 131.

²⁷ Орлов В. Тайны полоцкой истории. С. 84–85.

²⁸ Мар’янкоў В. “Гжэгаж” // Мастацтва. 1986. № 1. С. 30–32.

Ларыса ГРЫШЧАНКА, Людміла НАЛІВАЙКА (Мінск)

Беларускі плакат 20-х гадоў у замежных архівах

Гады грамадзянскай вайны і іншаземнай ваеннаі інтэрвенцыі высвецілі праблемы далейшага развіцця выяўленчага мастацтва Беларусі. Упершыню абміркоўваліся пытанні і магчымасці аховы помнікаў нацыянальнага мастацтва, культуры, гісторыі, ствараліся шматлікія таварысты, групоўкі, творчыя аб'яднанні для кіравання мастацкімі працэсамі. Выяўленчае мастацтва выходзіла на новую ступень развіцця, набываючы статус палітычнага барацьбіта, звязанага з рэвалюцыйнымі ідэямі перабудовы, нацыянальнага адраджэння, лозунгамі аб волі, незалежнасці, зямлі. Прэса тых часоў паслядоўна абвяшчала аб руху рэвалюцыйных ідэй на заход: Беларусь становілася сапраўдным плацдармам барацьбы.

Знамінальны час настаў тады для плаката. Гэта баявая, наступальна творчансць узяла на сябе задачы агітаваць, прапагандаваць, інфармаваць.

Плакаты, якія распаўсюджваліся ў 20-я гады ў Беларусі, можна падзяліць на дзве групы. Шмат агітпрастыкі літаратуры прыходзіла з расійскіх цэнтраў. Іх дастаўлялі агітцягнікі з Масквы, Петраграда, а таксама з Кіева. Тэма твораў — падтрымка беларускага народа ў яго барацьбе з акупантамі. У 1918 г. у Мінску быў выдадзены плакаты “В шпонах орла бялэгі” (на польскай мове) і “Вось як жывеца пры панаўнні польскай шляхты” (на яўрэйскай мове). У 1920 г. у Кіеве выйшаў плакат “У цісках белага арла пакутуе пралетарыят Польшчы, Беларусі і Украіны”. У Смаленску быў надрукаваны агітзаклік да вучняў, дзе ставілася пытанне аховы помнікаў беларускай гісторыі і культуры. Ідэі нацыянальнай самасвядомасці, аднак, глухлі ў моры бальшавіцкай пропаганды.

Беларускі плакат увогуле і асабліва тых часоў з’яўляецца слаба даследаванай старонкай беларускага мастацтва, нягледзячы на тое,

што намі праведена вялікая даследчая праца па пошуках яго ў архівах музеяў і ў такіх кнігасховішчах, як Руская дзяржаўная бібліятэка (Масква), Нацыянальная публічная бібліятэка імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына (Санкт-Пецярбург). Перагледжаны фонды былых музеяў У. Леніна, Рэвалюцыі ў Маскве, Вільнюсе, архівы і музеі Мінска, Віцебска, Гомеля і інш.

Станаўленню агітацыйна-масавай прапаганды як новага віда са-вецкага выяўленчага мастацтва садзейнічалі Чырвоная Армія і яе структуры пры Палітаддзеле Заходняга фронта, які знаходзіўся ў Смаленску. У інструкцыях Палітаддзела ўказвалася, што “Агіт-пункты — гэта пропаганда мастацкім формамі і вобразамі ідэй сацыялістычнага будаўніцтва і папулярызацыя пралетарскага выяўленчага мастацтва”. Такія пункты размяшчаліся на вакзалах, у чырвонаармейскіх клубах. “Звезда” пісала: “Пры ўездзе ў любы горад Мінскай губерні, у любое мястэчка вы бачыце свежарасклененыя плакаты, друкаваныя там, дзе ёсьць друкарні, рукапісныя — дзе іх няма”. Заказчыкі мелі адзіны клопат: працаўцаў “больш спрошчаным” метадам, не ў складанай “буржуазнай” манеры. Сапраўды, разглядаючы карту тых часоў, можна ўбачыць, што школы “новага рэвалюцыйнага ўзору”, майстэрні РОСТА па друкаванию агітлітаратуры складалі сапраўдны “чырвоны калідор”, так бы мовіць, новую агітацыйную прастору. Актыўізацыя агітработы прыходзілася на 1919–1922 гг., калі ўсходняя частка Беларусі была далучана да Расіі. Менавіта палітычнай сітуацыі спрыяла адкрыццю майстэрняў і школ па падрыхтоўцы маладых агітатараў у Гомельскай мастацкай школе імя М. Врубеля, Віцебскай школе рэвалюцыйнага ўзору, Смаленскіх пралеткультгаўскіх майстэрнях, дзе вяліся эксперыменты па стварэнню новага “індустрыйнага” мастацтва. Удзельнікамі гэтай мастацка-адукацийнай працы з’яўляліся М. Шагал, К. Малевіч, С. Юдовін, В. Ермалаева, Л. Лісіцкі, У. Стрэмінскі, К. Кобра, А. Быхоўскі, А. Гефтэр, Г. Змудзінскі, Б. Ульпі, Г. Зархін, Я. Фрындлендэр, А. Ахола-Вало, Я. Целішэўскі, П. Гуткоўскі, Я. Драздовіч, Ф. Іванчук і шэраг іншых творцаў, якія прынялі ўдзел у стварэнні новых формаў і жанраў выяўленчага мастацтва Беларусі. Беларускі перыяд творчасці заняў у іх біяграфіях належнае месца.

Сувязь мастак—школа—майстэрня—плакат стварала моцныя мастацка-адукацийныя асяродкі ў Беларусі. Амаль да 1922–1923 гг. школы трываліся пад патранатам “цэнтра” — Наркамасветы, кірауніцтва РОСТА, Прапаганды, Наркамасветы, прафадукцыі і інш.

“Рэвалюцыйнась” мастакоў знаходзіла адлюстраванне ў пошуках новых сродкаў: ад шматфігурных кампазіцыйных сюжэтаў да сімвалічных геаметрычных формаў. Усё выяўлялася на аркушах паперы з прымяненнем двух-трох фарбаў, або нават адной. Выразаліся клішэ з лініярыту, фанеры, рабіліся малюнкі на шклі (эстамп), ішлі шматлікія эксперыменты з рознымі матэрывалямі. На адваротных баках плакатаў або прама калія ніжняга левага ці правага боку ставіліся штампы “ГомельРОСТА”, “СмаленскРОСТА”, “УНОВІС. Віцебск”, “Палітадзел 16 арміі” і інш.

Новае рэвалюцыйнае мысленне даволі паспяхова праходзіла выпрабаванне: шмат мастакоў-агітатараў становіліся знакамітымі ў Маскве, Ленінградзе, у Польшчы, Фінляндый, Францыі. Такім чынам, беларускі плакат 20-х гадоў з’яўляецца вельмі важнай гістарычнай, маастацкай і палітычнай з’явай, якая вызначыла многія лёсы і біяграфіі. Прыкладам з’яўляюцца лёсы беларуса Я.Драздовіча, рускага маастака К.Елісеева (часопіс “Крокодил”), яўрэя А.Быхоўскага, фіна А.Ахола-Вало, паляка У.Стрэмінскага і інш. Агітплакат перыяду грамадзянскай вайны і іншаземнай інтэрвенцыі — інтэрнацыональны пласт культуры, які патрабуе глыбокага даследавання. Таму мы ставім пытанне аб вяртанні гэтай часткі беларускай спадчыны на радзіму.

У “Дадатку” падаем спіс плакатаў, якія былі выдадзены ў Беларусі і знаходзяцца ў архівах Масквы, Санкт-Пецярбурга, Вільнюса, а таксама плакатаў, выдадзеных за яе межамі, але беларускіх па тэксту, тэматыцы ці маастаку.

Гомель

1. “Красный набат”. Дзяржвыд Гомельскага аддз. 1919. Маастак А.Быхоўскі.
2. “Первое Мая. За героями труда — к светлому будущему” Гомельск. аддз. 1920. Маастак А.Быхоўскі.
3. “1917–1920”. ГомельРОСТА. 1920. Маастак А.Гефтэр.
4. “Помогите раненому красноармейцу!” Дзяржвыд. Гомельск. аддз. 1920. Маастак А.Быхоўскі.
5. “Крестьяне! сдавайте излишки”. ГомельРОСТА, 1920. Маастак Я.Целішэўскі.
6. “Труд — отец всякого богатства, земля — его мать”. Дзяржвыд. Гомельск. аддз. 1921. Маастак А.Быхоўскі.
7. “Невеждой не должен быть никто”. Дзяржвыд. Гомельск. аддз. 1921. Маастак А.Быхоўскі.

8. “Принуждение и позор бездельнику-лодырю. Крестьянин! До войны ты в своем Могилёвском уезде...” Гомгубпалітасвета, студыя імя М.Врубеля, 1921. Мастак А.Быхоўскі.
9. “Помощь и премия старательному сеятелю... Крестьянин! До войны ты в своем Горецком уезде...” Гомгубпалітасвета, студыя імя М.Врубеля, 1921. Мастак А.Быхоўскі.
10. “Помощь и премия старательному сеятелю... Крестьянин! До войны ты в своем Климовичском уезде...” Гомгубпалітасвета, студыя імя М.Врубеля, 1921. Мастак А.Быхоўскі.
11. “Помощь и премия... Крестьянин! До войны ты в своем Стародубском уезде...” Гомгубпалітасвета, студыя імя М.Врубеля, 1921. Мастак А.Быхоўскі.
12. “Помощь и премия... Крестьянин! До войны ты в своем Суражском уезде...” Гомгубпалітасвета, студыя імя М.Врубеля, 1921. Мастак А.Быхоўскі.
13. “Помощь и премия... Крестьянин! До войны ты в своем Чериковском уезде...” Гомгубпалітасвета, студыя імя М.Врубеля, 1921. Мастак А.Быхоўскі.
14. “Крестьяне! Укрепляйте и поддерживайте свои сельские комитеты. Они созданы для того, чтобы поднять и улучшить крестьянское хозяйство вашими усилиями и вашей собственной волей!” Гомпалаітасвета, 1921.
15. “Помощь и премия старательному сеятелю. Принуждение и позор бездельнику-лодырю”. Гомпалаітасвета, 1921.
16. “Крестьяне! Выполните хлебную разверстку. В братском союзе крестьян и рабочих — победа рабоче-крестьянской России...” [тэкт Прахожага]. Дзяржвыд. Гомельск. аддз., 1920.
17. “Да здравствует власть Советов! Смерть Врангелю!” 1920.
18. “Против холода в атаку”. 1920.
19. “Дезертир — враг [вершы Прахожага]. 1920. Мастак А.Быхоўскі.
20. “Красная Армия — защитник”. 1920. Мастак А.Быхоўскі.
21. “К оружию!”
22. “Мы подняли гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело”.
23. “Трудовое крестьянство! Сельсовет твоя лучшая опора”
24. “Нет дров, нехватка всюду, дров нарежу — все добуду”. 1921.
25. “Голосуйте за коммунистов!” Мастак Я.Т.
26. “Сравнительная таблица земель Польши и других, которых Польша хочет поработить (Белоруссия, Украина. Литва)”.

27. “Долой безграмотность!” Мастак А.Б.
28. “1917–1920”. Мастак А.Гефтэр.

Мінск

1. “W szponach orła białego...” (на польской мове). 1918.
2. “Вось як жывецца пры панаванні польской шляхты” (на яўрэйскай мове). 1919.
3. “На помошь рабоче-крестьянской молодежи России под знаменем юношеского интернационала спешат отряды рабочей молодежи Запада и Востока”. Юнацкі алдзел, Дзяржвыд. Беларусі, 1921. Мастак Г.Зархін.
4. “Первое мая у нас — 1 мая за границей”. Дзяржвыд, 1921. Мастак Б.Ульпі.
5. “Пошлете в Совет меньшевиков — придет буржуй. Пошлете коммунистов — власть останется в руках рабочих и крестьян”. Дзяржвыд БССР, 1921. Мастак Г.Змудзінскі.
6. “Рабочий! Еще несколько твоих мощных ударов окончательно выбросят капиталистов, а пролетариату дадут все необходимое”. Дзяржвыд, 1921. Мастак П.Гуткоўскі.
7. “Вернись, дезертир!” БелРОСТА, 1921. Мастак Б.Ульпі.
8. “Иди на курсы красных командиров”. Дзяржвыд, 1920. Мастак П.Гуткоўскі.
9. “В братском единении труда крестьян и рабочих — залог производительности страны”. Дзяржвыд, 1921. Мастак П.Гуткоўскі.
10. “Крестьянин кормит рабочего. Рабочий знает это и в долгу перед крестьянином не останется”. Дзяржвыд, 1921. Мастак П.Гуткоўскі.
11. “Крестьянин, продналог внеси скорей, чтобы излишками пользоваться вольней!” Дзяржвыд, 1921. Мастак М.І.
12. “Разруха производства — торжество врага”. Дзяржвыд, 1921. Мастак П.Гуткоўскі.
13. “Смерть бандитам! Ах вы, мерзавцы, мы строим, а вы...” Дзяржвыд, 1921. Мастак А.Станюта.
14. “Выметем этот сор (бандитизм) из нашей белорусской хаты...” Дзяржвыд, 1921. Мастак Г.Змудзінскі.
15. “Сонца наўкукі праз хмары цёмныя прагляне над нашай нівай. Будуць жыць дзеци патомныя доляй шчаслівай”. Дзяржвыд, 1921. Мастак Я.Драздовіч, літограф Віннік.

16. “Много сроков — много налогов...” Дзяржвыд, 1922–23. Мастак П.Гуткоўскі.
17. “1901–1902 гг.”[прызыў у Чырвоную Армію]. Дзяржвыд, 1921.
18. “Схема Совета Профессиональных Союзов Белоруссии”. Дзяржвыд, 1921. Мастак В.Кармышын.
19. “Что такое единый натуральный налог. Крестьянин! Внеси свою долю единого продналога, укрепляй Советскую власть и тем самым ты...”. Галоўпалітасвета, 1921.
20. “Прамысловасць Беларусі”. Дзяржвыд, 1925.
21. “Рабочий и крестьянин — братья”. Дзяржвыд, 1922.
22. “Чытайце, выпісвайце выданні ЦК ЛКСМБ!” Галоўлітбел, 1930. Мастак В.Дваракоўскі.
23. “Подписывайтесь на издания Белгосиздата”. Дзяржвыд, 1930. Мастак В.Дваракоўскі.
24. “Правда против силы, боем против зла”. Дзяржвыд, 1920.
25. “До борьбы с хищениями и взяточничеством”. Дзяржвыд, 1930.
26. “Результаты борьбы с хищениями и взяточничеством”. Дзяржвыд, 1930.
27. “Оздоровление масс — верный путь к красивой жизни”. Дзяржвыд, 1930.
28. “Что должен каждый знать и исполнять во время эпидемии”. Галоўпалітпрасвет, 1930.
29. “Что каждый должен знать о холере и дизентерии”. Дзяржвыд, 1930.
30. “Лесозаготовки”. Mn., 1930. Мастак А.Валід.
31. “Читает вся губерния”. 1925.
32. “Новая белорусская деревня”. 1924.
33. “Вносите налоги!”
34. “Вораг не спіць”. 1923.
35. “Ты должен быть членом ОДВФ”. 1925.
36. “Нет дров...” 1921.
37. “Крестьяне! Спешите подписатьсь на госзаем”. 1924.
38. “Долой Безграмотность!”
39. “Красноармейцы! Рабочие куют штыки...”
40. “Песня про красноармейца”. 1917–1920.
41. “Красная Армия выметет этот сор из трудовой белорусской хаты. 1921. Мастак Г.Змудзінскі.

Віцебск

1. “Бандиты ведут за собой призрак старого строя. Все на борьбу с бандитизмом!” Дзяржвыд, 1921. Мастак С.Юдовін.
2. “Неделя фронта и транспорта”. Віцеб. аддз. РОСТА, 1920. Мастак Фрындлендэр.
3. “Товарищи рабочие и крестьяне! Идите на курсы красных командиров”. Дзяржвыд, Віцеб. аддз., 1921.
4. “Все на помощь голодающим Поволжья!” Дзяржвыд, Віцеб. аддз. 1921.
5. “Увеличением производства мы облегчим страдания наших голодных братьев”. Дзяржвыд, Віцеб. аддз., 1921.
6. “Чем раньше поднят пар, тем выше урожай”. Віцеб. аддз., 1921.
7. “Клином красным бей белых!” Віцеб. УНОВІС, 1920. Смаленск. Мастак Л.Лісіцкі.
8. “Последняя речь тов. Ленина”. Віцеб. аддз., 1919.
9. “Письмо Ленина к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Враг еще не сломлен. Надо добить Колчака. Товарищи, красные войска освободили от Колчака весь Урал и начали освобождение Сибири... Н.Ленин”. Віцеб. аддз. РОСТА, 1919.
10. “Крестьяне! Спешите сдавать продналог” Віцеб. аддз. Дзяржвыд, 1921.
11. “Против холода в атаку. В батальоны стройтесь дружно...” 1920. Мастак А.Ахола-Вало.
12. “Скот — наше богатство”. Тэкст В.Ермалаева.
13. “Твои братья за Волгой умирают от голода!” 1921.
14. “Неделя помощи голодающим!” 1921.
15. “Все на помощь голодающим!”

Магілёў

1. “Ты помог голодающим детям Поволжья? Спеши же!” Дзяржвыд, Магілёўск. аддз., 1921. Мастак Ф.Іванчук.
2. “Красное знамя Октября разжигает огонь мировой революции”. Магілёўск. выдавецства ПО АРМ-16, 1920. Мастак Ф.Іванчук.
3. “Разруха-смерть рабоче-крестьянской России. Борись с разрушой!” ПО АРМ-16, 1920.

Смаленск

1. “Красная Армия геройски сражается на фронте. Красный тыл должен удвоить выработку. Крестьянин, ты должен сдать продуктов вдвое больше, чем разверсткою. Железнодорожник, ты должен усилить ремонт паровозов и вагонов. А вы — остальные граждане, шлите подарки бойцам на фронт”. СмоленскРОСТА, 1920. Аўтары — настаўнікі і вучні Віцебскіх вытворча-мастацкіх майстэрняў.
2. “Борисов и Киев. Город Борисов, освобожденный красноармейскими войсками 23 мая, 5-тидневным ураганным орудийным огнем англо-французских батарей, выжжен панами до тла. Пожар и бомбардировка. Взрыв Киева. Беженцы из Борисова. В освобожденном Киеве красноармейцы помогают пострадавшим от Киевских взрывов и т.д.”. Аддзел РОСТА пры Палітадзеле. Рэв. Зах. фронта, 1920.

Масква—Ленінград

1. “Поп, цар і кулак”. 1919.
2. “Піянеры, рыхтуйцяся стаць будаўнікамі сацыялізму”. ОГІЗ – ИЗОГІЗ, 1932. Мастак В.Дваракоўскі.
3. “Трактора в колхозе”. 1935. Мастак М.Філіповіч.

Ташкент

1. “Узбекистан учится”. 1936. Мастак М.Філіповіч.

Вільнюс

1. “Дзень Чырвонай Арміі” [на польскай, яўрэйскай, беларускай, літоўскай мовах]. 1920.
2. “Праздник свободы” [на тых жа чатырох мовах]. 1919.

Сяргей ГВАЗДЗЁЎ (Мінск)

**Неабходна “рэстытуцыя” мастацкага канцэкту
Захоўнай Беларусі, спадчыны Віленскай школы**

Вельмі важнай нам падаецца “рэстытуцыя” згубленага культурнага канцэкту мастацтва 20–30 гадоў, вяртанне імёнай “малых і маленьких патрыётаў, чыімі намаганнямі, працай і барацьбой складаецца вялікая культура народу” (Я. Брыль). Разглядаючы ланцужок маральных аспек-

таў — “каму належала, належыць” тая ці іншая рэч, ведучы спрэчкі, “хто вінаваты і што рабіць”, мы, у першую чаргу, абавязаны вярнуць сабе ту ўчастку духоўнай спадчыны, ад якой добраахвотна або “пад упльывам абставін” адцураліся. Каштоўнасць гэтага матэрыялу ў тым, што ўзнаўленне творчых і чалавечых лёсаў, пошук і гісторыка-мастацкі аналіз твораў мастакоў Заходняй Беларусі мае не толькі дапаможныя харкторы для даследаванняў. Такія новыя веды абяцаюць карэнным чынам паўплываць на фундаментальна сцверджаныя паняцці, такія, як Беларуская мастацкая школа 20–30-х гадоў.

Пытанне наяўнасці своеадметнай школы як аднаго з фактараў спеласці нацыі турбавала даследчыкаў яшчэ ў дваццатых гады, у час стаўнення гэтай школы. У працы “Наша сучаснае мастацтва і беларускі стыль” наш першы крытык і гісторык мастацтва М.Шчакаціхін скроўваў творчыя працэсы у рэчышча “сацыяльнай напоўненасці, нацыянальнай самабытнасці ды паслядоўнай рэалістычнасці.” Ён жа вылучыў наступныя накірункі, якія вызначыліся ў мастацтве Савецкай Беларусі: акадэмічна-натуралистичны (класічны рэалізм), дэкараратыўнае стылізаванне і стылізаваная ўмоўнасць. Пазней, у трыццатых гады, ідэалагізаваная і фармальна спрошчаная сукупнасць гэтих творчых накірункаў была класіфікавана як Беларуская мастацкая школа 20–30-х гадоў. Але гэтае вызначэнне ні ў якім выпадку нельга атаясаміваць з больш шырокім і ёмістым паняццем нацыянальнай мастацкай школы, якая лакалізуецца ў межах трывалага пражывання этнасу, а не дзяржаўных межаў, не толькі з-за семантычнай спрэчнасці паняцця, але з-за недаўліку факталагічнага матэрыялу. Справа ў тым, што выяўленчае мастацтва Заходняй Беларусі (з насельніцтвам 4,6 мільёна чалавек — фактывна палова Беларусі) па шэрагу прычынаў, у большасці ідэалагічнага харктору, было рэпрэzentавана творчасцю некалькіх паасобна ацалельных індывидуальнасцей, у першую чаргу тых мастакоў, якія займалі актыўную сацыяльную пазіцыю (Я. Драздовіч, П. Сергіевіч, М. Сеўрук, Я. Горыд), бо, у адрозненіе ад Савецкай Беларусі, “тут, за два дзесяцігоддзі развіцця ў складаных умовах выяўленчае мастацтва не змагло акрэсліцца ў аднародную важкую плынь”!. Такая катэгарычная фармулёўка гучыць, як прысуд, і робіць далейшы пошук бессэнсоўным. Але мы прааналізівалі творчасць вылучаных мастакоў, што дало нам можлівасць супаставіць і парыўнаць іх з творцамі Савецкай Беларусі.

Гадаванцы Віленскага ўніверсітэта (П. Сергіевіч, М. Сеўрук, Зм. Крачкоўскі) амаль у роўнай ступені выкарыстоўвалі прынцып та-

нальной гарманізацыі колеру. Заходнебеларускі жывапіс адыходзіў ад “натуральнага” колеру, які быў уласцівы больш познім рускім перасоўнікам і іх вучням, што закладалі падмурак сацрэалістычнага мастацтва ў БССР.

Сюжэтным пабудовам мастакоў Заходніяй Беларусі ўласціва больш мяккая манера падачы натуры і кампазіцыі ўвогуле. Народныя і старажытнабеларускія арнаменты яны ўспрымалі і адлюстроўвалі ў натуральным жыццёвым кантэксце, тады як усходнебеларускія школы (у час беларусізацыі) выкарыстоўвалі іх у якасці сродку дэкаратыўнага выяўлення; у пазнейшыя часы гэта інкрымінавалася як праява непрыхаванай нацдэмашчыны.

Мастакі віленскай школы рэдка звярталіся да жанру разгорнутай сюжэтна-тэматычнай карціны. У выпадках, калі разгортвалася такое маляўнічае апавяданне, гаворка, як след, мела камерна-побытавае гучанне. Уяўна этнічныя ноты гучалі хіба ў гісторыка-рамантычных (алегарычных) творах на тэмы з беларускай гісторыі ці фальклору.

Заходнебеларускае мастацтва было непадуладным пануючай дзяржаўнай ідэалогіі. Творцы Заходніяй Беларусі, у першую чаргу, былі носьбітамі нацыянальнай ідэі, якія скіроўвалі сваю творчасць на свядомае эстэтычнае развіццё народа. Да прыкладу, народжаныя на ўскрайнях Расійскай імперыі Альфонс Амельчанка (з Омска), Кацярына Пяцюкоўская (з Томска), нашчадкі паўстанцаў 1863 г. пасля атрымання дазволу на рэпатрыацыю вярнуліся на Віленшчыну, каб тут ва ўмовах уціску беларушчыны зноў стацца беларусамі. Мадэлі паводзін, тыпалогія ўчынку ды ўстойлівия прыкметы творчасці, уласцівія выхаванцам віленскай і, у больш шырокім кантэксце, заходнебеларускай плыні, яскрава сведчаць пра яе своеасаблівую адметнасць. Тым больш, што ўсё гэта можна падмацаваць прыкладамі творчасці мастакоў, ад якіх у Беларусі засталіся (у мастацтвазнаўстве) толькі імёны на слыху. У першую чаргу, хочацца назваць імёны Рамана Семашкевіча, расстралянага ў Маскве ў 1937 г., зніклых у часы рэпрэсій з Віцебска віленскіх мастакоў Васіля Сідаровіча, Міколу Васілеўскага, Эдварда Кучынскага, забітага партызанамі ў 1941 г. Аляксандра Валенцюкевіча. Тут жа і графікі Кузьма Чурыла і Сяргей Муха, якія ў 1940 г., пасля вызвалення Заходніяй Беларусі, запісаліся з беларусаў у палікі і выехалі ў Польшчу пад нямецкую акупацыю. Дарэчы, графічнае мастацтва Віленскага краю міжваеннага часу, дзякуючы даследаванням Ірэны Якімовіч і Яна Катлоўскага, — добра асвоены жанр тагачаснага мастацтва Польскай дзяр-

жавы. У выніку гэтага некаторая частка графічных твораў заходнебеларускіх мастакоў атрымала сталую, зусім не беларускую пратіску ў польскай мастацтвазнаўчай літаратуры. Як ні дзіўна, з маральнага пункту гледжання гэта добра, бо ў беларускіх даследчыкаў з’явілася некалькі новых імёнаў, да якіх можна апеляваць у гістарычных і тэарэтычных працах.

Суседняя Польшча ўяўляеца нам невычэрпнай крыніцай інфармацыі. Гэта не выпадкова. Старэйшы беларускі мастак, адзін з заснавальнікаў і першых выкладчыкі кафедры графікі Сямён Герус згадвае: “Калі я быў на пачатку 70-х гадоў у гасцях у знаёмых, якія паехалі з Вільні ў Гданьск, зусім выпадкова пазнаёміўся з надзвычай цікавым мастаком Альфонсам Ласоўскім. Яго ўмоўна-метафарычныя скульптурныя кампазіцыі ўпрыгожвалі гарадскі парк. Са мной ён размаўляў на добрай беларускай мове. Распавядаў пра сваё навучанне ва ўніверсітэце ім. Стапана Баторыя, згадваў віленскіх беларусаў-мастакоў ды родныя мясціны на Лідчыне. Відаць, у час вайны ён браў удзел у нейкіх падзеях, за якія пасля вайны, пры савецкай уладзе, яму магла пагражаць кара, і ён мусіў пераехаць у Польшчу. Але гэта толькі маё меркаванне, бо пра ваенныя часы ён гаварыў вельмі агульна і неахвотна. Тады ж сямідзесяцігадовы мастак у час нашай гаворкі ў майстэрні, на самай цэнтральнай вуліцы Гданьска, папрасіў выслать яму запрашэнне, каб напрыканцы жыцця развітаца з роднай Лідчынай. У Мінску, у КДБ, мне сказаі, што запрашэнне пасылаць не трэба, бо мы мала знаёмыя, а па-другое, невядома, чым ён займаўся ў час вайны. Маўляў, хай звяртаеца ў Савецкае консульства ў Гданьску. На гэтым нашыя зносіны перапыніліся”². Апрача А.Ласоўскага, С.Герус згадаў мастака Афанасьеву, які пасля акадэміі выкладаў у Навагрудскай настаўніцкай семінарыі, але яшчэ да аб’яднання Беларусі ў 1939 г. выехаў у Цэнтральную Польшчу, а потым — у Пaryж, ды мастака Івана Сварога, які навучаўся ў Навагрудку. Праўда, пра пасляваенны лёс яго Сямён Герус нічога не ведае.

Гэтыя канкрэтныя асобы таксама мелі самае непасрэднае дачыненне да беларускага мастацтва, але згадваюцца яны ўпершыню за паўвекавы прамежак часу. Апрача таго, у запісах на дыктафоннай стужцы ўспамінаў С.Геруса ёсьць згадка пра тое, як у навагрудскую ваколіцу штолета прыязджалі на практыку студэнты з мастацкіх устаноў Кракава, Варшавы, Вільні. Асобныя з іх размаўлялі па-беларуску. Высветліць імёны гэтих мастакоў — “непалаляў” па перакананнях і светапогляду — спраўа беларусаў. Можна гэта зрабіць, працуочы ў архівах і музейных уста-

новах Польшчы. Але зразумела, што гэта немажліва на ўзору іншых “грамадскай ініцыятывы”. Таксама маем упэўненасць, што ўзоры заходнебеларускага мастацтва як “неатрыбутаваныя рэчы” захоўваюцца ў асобных раённых музеях, у прыватных калекцыях. “Творчасць” гэтых мастакоў, не зважаючы ні на якія вонкавыя акалічнасці, была надзвычай плённай. Слонімскі мастак А. Карніцкі, з чыйго спадчыны вядома цяпер адзіннадцать твораў, у 1943 г., па ўспамінах старога беларускага культурніка з Вільні А.С. Анішчыка³, прадаў нямецкаму афіцэрзу каля 200 прац.

Мажліва, ёсьць магчымасць хоць часткова адшукаць спадчыну мастака-педагога са Смаргоншчыны Паўла Южыка (4.3.1874 – 16.3.1944), які атрымаў мастацкую адукцыю ў час Першай сусветнай вайны ў Пензенскіх вольных майстэрнях у М.Ф.Пятрова⁴. Больш складаныя справы са спадчынай мастака Рамушкевіча. Пасля заканчэння Кракаўскай акадэміі мастацтва ён служыў у польскім войску, з якога трапіў у нямецкі палон. У лагеры немцы заўважылі, што ён малюе вельмі ўдалыя партрэцікі, уведалі, што ён мастак-прафесіянал і неўзабаве адпусцілі яго. Ён перабраўся на радзіму, у Навагрудак. У ваенныя і пасляваенныя часы выкладаў малюванне ў педвучылішчы. “Хоць і ведаў польскую ды нямецкую мовы, размаўляў толькі па-беларуску. Малюваў партрэты настаўнікаў, пейзажы, націорморты, сюжэтныя кампазіцыі і ўсё алеем. У вучняў з ім дыстанцыі аніякай не было. Бо да кожнага ён ставіўся як да дарослага чалавека, з павагай. Сам быў мяккі, далікатны, можа, нават залішне”, — успамінае мастак С. Герус. Вясной 1946 г. ён быў арыштаваны, абвінавачаны ў калабарацыянізме, беззвратна сасланы ў Сібір. Хутка памерла яго жонка, а творчая спадчына знікла.

Хочацца дадаць, што большасць беларускіх мастакоў, якія ў гады ваенага ліхалецця апынуліся ў эміграцыі, паходзяць з Заходняй Беларусі. Сярод іх — Зміцер Чайкоўскі, Віктар Жаўняровіч, Уладзімір Шыманец, Міхась Навумовіч, Аляксандр Раманоўскі, Пётра Мірановіч, Ян Казак ды іншыя выгнаннікі, чые творы жывуць у “небеларускім” культурным асяроддзі, але тым не менш захоўваюць элементы беларускай ментальнасці. Гэты пералік страчанага, расцярушанага па свеце заходнебеларускага мастацтва — не парадокс.

Патрапіўшы ў Цэнтральны дзяржаўны архіў Літвы ў Вільні, мы прагледзелі студэнцкі фонд Універсітэта Стэфана Баторыя⁵. У міжваеннае дваццатігоддзе на мастацкім аддзяленні студыявалі каля трыццаці беларусаў. Да матэрыялаў гэтага фонду ніколі не дакранаўся апрача Арсения Ліса, які прагледзеў асобныя справы. Не

дакраналіся і аўтары фундаментальнага даследавання па гісторыі беларускага мастацтва. Таму, відаць, і была зроблена выснова, што “важкай плыні ў заходнебеларускім мастацтве не было”.

Вось спіс пятэнцыяльных беларускіх мастакоў:

Амельянавіч Аляксей (нар. 1898), з-пад Навагрудка; перад Віленскім універсітэтам, у час знаходжання ў эвакуацыі, скончыў школу мастацтваў у Казані.

Дабравольскі Барыс Аляксандравіч (нар. 1903), з Гродна.

Дабравольскі Міхал Казіміравіч (нар. 1899), з Чачэрска Магілёўскай вобласці.

Дзюжаль Яўгенія Андрэеўна, нарадзілася ў верасні 1908 г. у мястэчку Заскавічы Ашмянскага павета Віленскага ваяводства; перад універсітэтам скончыла Слонімскую гімназію.

Журэнкаў Іван, хрышчаны ў Віленскай Новасвяцкай царкве ў 1903 г.; пасля беларускай гімназіі і войска ў 1923 г. паступіў ва універсітэт.

Казак Ян (нар. 1909), нацыянальнасці і мовы матчынай беларускай, веравызнання грэцкага, паводле стану цывільнага — кавалер, паводле стаўлення да вайсковай службы — шараговец; родам з фальварка ў Прывілейскай гміне; скончыўшы гуманістычную гімназію ў Вільні ў 1931 г., пайшоў студыяваць ва універсітэт 25 верасня 1934 г.

Кіслевіч Мікола (нар. 1905), з мястэчка Гарадок пад Маладзечнам; беларус, з сям'і вясковых настаўнікаў, скончыў Радашковіцкую беларускую гімназію, падаў дакументы ва універсітэт 10 жніўня 1925 г. і быў 15 верасня таго ж года залічаны вольным слухачом.

Кумаўскі Васіль Ігнатавіч (нар. 1894), з мястэчка Збышын Быхаўскага пав. Магілёўскай губ; да таго, як трапіць на факультэт выяўленчага мастацтва універсітэта ў 1922 г., прыдбай досьць значны жыццёвый досвед; пасля Магілёўскай гімназіі паступіў у Маскоўскі універсітэт; у час Першай сусветнай вайны атрымаў чын малодшага афіцэра-артылерыста ў Міхайлаўскай школе; арыштоўваўся бальшавікамі ў 1917 г.; у 1922 г. скончыў у Вільні курсы будоулі і камунікацый.

Лецка Раман з вёскі Вербіца падаваў заяву ва універсітэт 29 ліпеня 1932 г., але вучню Навагрудскай гімназіі не пашанцавала: правучыўся ён толькі год. Далей грамату малявання засвойваў у Язэпа Драздовіча.

Лысенка Валянціна Аляксандраўна (нар. 1900) была вольнай слухачкай ва універсітэце з 1923 г.

Мяжэвіч Ганна з Бярозы Карцузскай (нар. 1906), скончыўшы сем класаў гімназіі ў Баранавічах, паступіла ў 1922 г. ва універсітэт.

Плісава Галіна, дачка праваслаўнага святара з Валожына, некалькі гадоў правучылася ва універсітэце, пэўна, узяла шлюб, бо з 3-га курса пісалася ўжо Катовіч. Далейшы лёс яе невядомы.

Сасноўскі Аляксандр, які нарадзіўся ў Вільні і там скончыў Беларускую гімназію, паступіў ва універсітэт у 1921 г.

Сасноўская Ніна з вёскі Дабраўляны Ваўкавыскага павета Гродзенскай губ. (нар. 1892) прафесійнай мастачкай не стала, але ў 1920–1922 гг. навучалася ва універсітэце. Літаграфічны партрэт Янкі Купалы, які яна выканала ў 20-я гады, стаў сімвалам беларушчыны ў кожнай хаце.

Сіманова Зінаіда (нар. 1904) вярнулася “да краю” ў 1920 г., “дзе скончыла сваю Беларускую Гімназію” ў 1923 г. і была залічана на першы курс універсітэта ў 1924 г.

Сеўба Аляксей, сын Сымона з мястэчка Бярэзіна Барысаўскага павета, нарадзіўся ў 1906 г. Скончыўшы 8 класаў Радашковіцкай беларускай гімназіі, 15 верасня 1926 г. падаў дакументы ва універсітэт імя Страфана Баторыя.

Чарняўская Зоя Аляксандраўна (нар. 1908) разам з бацькамі перехала ў Гродна ў 1921 г. з сяля Грэнадзёрскае Курскай вобласці (Расія); пасля заканчэння гімназіі імя Элізы Ажэшкі ў 1929 г. пачала набываць прафесійныя веды ў галіне выяўленчага мастацтва.

Прыведзеныя звесткі, на нашу думку, даюць усе падставы ўвесці ў навуковы і шырокі грамадска-культурны ўжытак малавядомы і недаследаваны аспект агульнанацыянальнай спадчыны — выяўленчае мастацтва Заходняй Беларусі. Першым крокам гэтай своеасаблівай маральнай рэстытуцыі нам бачыцца збор як мага больш поўнай і дакладнай інфармацыі ў архіўна-музейных сховішчах Расіі, Украіны, Літвы, Польшчы, Чэхіі.

Матэрыйялы будучага банка дадзеных у выглядзе біяграфічных да-ведак, успамінаў, ксеракопій дакументаў, фотакартак, слайдоў твораў і апісанняў выставак могуць стаць падмуркам “Слоўніка заходнебеларускага мастацтва”.

¹ Гісторыя беларускага мастацтва. Мн., 1990. Т. 4. С. 293–294.

² Запіс гутаркі з Сямёном Герусам. Захоўваецца ў асабістым архіве аўтара.

³ Запіс гутаркі з Аляксеем Анішчыкам. Захоўваецца ў асабістым архіве аўтара.

⁴ Гл.: Ліс А.С. Мастак родам з Вётхава // Ліс А.С. Цяжкі шлях да свабоды. Мн., 1994.

⁵ Цэнтральны дзяржаўны архіў Літвы, ф. 175 (Вільнюскага універсітэта), спр. 4–47.

Наталля КРЫГАДУБСКАЯ (Мінск)**Матэрыялы па гісторыі ў Беларускай бібліятэцы і музеі
імя Францішка Скарыны ў Лондане**

Беларуская бібліятэка і музей (ББіМ) імя Францішка Скарыны ў Лондане была адчынена 15 мая 1971 г. Гэта — вынік амаль што дваццаціпяцігадовых намаганняў группы людзей, на чале якіх стаяў біскуп Часлаў Сіповіч. Ад таго часу кірауніцтва бібліятэкі адчувае неаслабную падтрымку з боку беларусаў усяго свету.

Сёння бібліятэка імя Ф. Скарыны з'яўляецца важным цэнтрам навуковай інфармацыі пра Беларусь у заходнім свеце. Яна мае кніжныя фонды, якія складаюць каля 20 тысяч кніг і даступныя для ўсіх тых, хто сур'ёзна цікавіцца беларускім пытаннем. Забяспечыць даступнасць да гэтых фондаў — адна з найважнейшых мэтаў бібліятэкі. Другой мэтай, не менш важнай за папярэднюю, з'яўляецца збор і захаванне ўсіх беларускіх друкаваных і рукапісных матэрыялаў, асабліва старых і рэдкіх. Набыткі паступаюць рознымі шляхамі: адны купляюцца на аукцыёнах і ў антыкварных крамах, другія перадаюцца ўдар беларускім эмігрантамі. Важнай крыніцай папаўнення з'яўляюцца мікрофільмаванне і ксеракапіянне рэдкіх выданняў з іншых бібліятэк свету.

Гістарычны аддзел. Гэта самы вялікі аддзел пасля літаратурнага. За апошнія гады ён узбагаціўся многімі цікавымі кнігамі, сярод якіх — “Кароткая гісторыя Беларусі” В. Ластоўскага (Вільня, 1910), “Беларускі рух ад 1917 да 1920 году” Я. Варонкі (Коўна, 1920), “Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення” А. Станкевіча (Вільня, 1934). Удалося таксама дастаць шмат ранейшых выданняў на рускай і польскай мовах, у т. л. “Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии” М. Без-Карніловіча (СПб, 1853), “Дневник Люблинского сейма” (СПб, 1869), “Труды IX археологического съезда в Вильно в 1893” (М., 1895–1897), “Сеймы Литовско–Русского государства” Н.Максімейкі (Харкаў, 1902).

Бібліятэка імя Францішка Скарыны асабліва зацікаўлена ў збиранні ўсіх матэрыялаў, якія датычацца жыцця і дзеяйнасці беларускага першадрукара, гісторыі беларускага друку наогул. “Скарыніяна” ў бібліятэцы прадстаўлена многімі кнігамі, пачынаючы ад такіх, як “Доктор Франциск Скорина” П. Уладзімірава (СПб, 1888), “Чатырохсотлець-

це беларускага друку” (Мн., 1926), і заканчваючы апошнімі працамі ў гэтай галіне. Галоўным скарбам у бібліятэцы з’яўляецца фрагмент Бібліі Ф. Скарыны. Больш дакладна, гэта два аркушы з “Першай кнігі царстваў”, выдадзенай у Празе ў 1518 г. Аркушы ўяўляюць сабой поўны сшытак з чатырох лістоў (па два на кожным аркушы) з чарговай нумарацыяй 19–22 і з тэкстам 10-га і часткова 9 і 11-га раздзелаў кнігі. Галоўная адметнасць іх у тым, што яны ніколі не былі пераплецены ў кнігу. У скарыназнайдзенай літаратуры ўжо вядомы такія аркушы, знайдзеныя яшчэ ў XIX ст. у пераплётах гарадскіх кніг горада Вроцлава. Сымон Брага ў 1964 г. зрабіў спробу высветліць гэты факт і прыйшоў да думкі, што, магчыма, непераплеценыя аркушы скарынінскіх выданняў былі канфіскаваны ў Вроцлаве пры іх перавозе з Прагі ў Вільню. Аднак сярод знайдзеных у Вроцлаве аркушаў няма ніводнага з “Кніг царстваў”, затое два ідэнтычныя фрагменты знаходзяцца ў Кэмбрыджы. Такім чынам, адкрываецца яшчэ адна тэма, якая заслугоўвае глыбокага даследавання.

Акрамя кніжных фондаў бібліятэка мае вялікі раздзел часопісаў і газет. Тут знаходзіцца значная колькасць перыёдкі міжваеннага часу — камплекты “Калосься” (Вільня, 1935–1939), “Вольнага сцягу” (Мінск, 1920–1922), “Сялянскай долі” (1921–1922), паасобныя экземпляры “Варты” (1918), “На чужыне” (1920), “Гомана” (Вільня, 1916–1918) і інш.; перыяду Другой сусветнай вайны — “Беларускай газэты” (1942–1943), “Беларускай школы” (1942), “Беларускага работніка” (1944) і інш., а таксама вялікая колькасць беларускай эміграцыйнай перыёдкі паслявеннага перыяду — “Беларускія навіны” (1945–1947), “Шыпшына” (1946–1950), “Бацькаўшчына” (1947–1966) і інш.

Аснову музейнай калекцыі складаюць народнае адзенне, прадметы быту (арнаментаваныя ручнікі, коўдры, дзяўчочыя блузкі, жаночыя хусткі і інш.), прылады сялянскай працы. Большасць экспанатаў зроблены да 1939 г., некаторыя з іх — да XIX ст.

Каштоўнымі экспанатамі з’яўляюцца слуцкія паясы, створаныя вядомымі беларускімі майстрамі Янам і Львом Маджарскімі ў XVIII ст. на фабрыцы Радзівілаў. Асаблівай увагі заслугоўвае зроблены ў XVIII ст. драўляны крыж з Мінскага раёна, які з’яўляецца выдатным прыкладам беларускага рэлігійнага мастацтва. Ёсьць невялікая калекцыя манет ВКЛ, а таксама банкноты, што ўводзіліся ва ўжытак у 1918 г. мясцовымі ўладамі Слуцка, Магілёва і Гомеля.

Цікавасць уяўляе цудоўная калекцыя паштовых марак, якія выкарыстоўваліся ў Беларусі ў 1918–1922 гг. Большасць з іх належыць ураду БНР (“Скарына”, “Араты” і інш.). Вялікую каштоўнасць маюць маркі “Асобы атрад”, выдадзенія Булак–Балаховічам. Існавала меркаванне, што маркі не былі ва ўжытку, аднак у музеі знаходзіцца канверт з ёй, адрасаваны ў Рыгу. Другую частку калекцыі складаюць маркі, надрукаваныя Згуртаваннем беларусаў у Вялікабрытаніі ў час страйку 1971 г.

У цэлым дадзеная музейная калекцыя ўяўляе найбольшую цікавасць для замежжа. Яна адкрывае новыя бакі нашай гісторыі і культуры.

Акрамя бібліятэкі і музейных экспанатаў пры бібліятэцы і музеі імя Францішка Скарыны ў Лондане знаходзіцца архіў. Яго можна падзяліць на тры часткі: літаратурную, царкоўную і эміграцыйную.

Літаратурны архіў утрымлівае рукапісы і машынапісы раней апублікованых матэрыялаў (К. Акула “Закрываўлене сонца”, Я. Малецкі “Пад знакам Пагоні”, М. Шаховіч “Святая ноч” і інш.), а таксама неапублікованых публіцыстычных прац. Сярод іх — напісаныя В. Захаркам у 1926 г. “Галоўныя моманты беларускага руху”, што асвятляюць беларускі рух перыяду канца XIX – 20-я гады XX ст. Найбольш важным з іх з’яўляецца апісанне падзеі 1917–1919 гг., удзельнікамі якіх быў сам аўтар. Акрамя гэтага ў літаратурным архіве ёсьць рукапісы (машынапісы) твораў такіх беларускіх пісьменнікаў, як П. Сыч, А. Славаў, Л. Геніюш і інш.

Літаратурны архіў утрымлівае таксама і ўспаміны, што асвятляюць розныя перыяды беларускай гісторыі. Так, па першай палове XX ст. — “Успаміны” Кветкі Вітан (Дубейкаўскай) пра І. Луцкевіча; архіў Бернарда Стэповіча з матэрыяламі пра Каастуся Стэповіча (1890–1926, псеўданім Казімір Сваяк) і фотаздымкамі вучняў Беларускай гімназіі і студэнтаў Віленскага ўніверсітэта; “Успаміны” Язэпа Гладкага пра Беларускую Раду (1917–1918) і пра паездку на першы Усебеларускі кангрэс і інш. Цікавымі з’яўляюцца напісаныя ў Лювэне ў 1954 г. “Успаміны” Васіля Рагулі пра падзеі 20-х гадоў і дзейнасць першага і другога соймаў. Магчыма, гэтыи машынапісы быў пакладзены ў аснову выдадзеных пазней успамінаў В. Рагулі.

Па ваеннаму перыяду вялікую цікавасць уяўляе збор дакументаў 1-га Беларускага звязу, заснаванага пры Лемздорской дэсантнай школе. Ён уключае справаздачу пра дзейнасць школы яе былога камандзіра У. Качана, пасланую кірауніку Ваеннага аддзела БЦР у Берліне 29.01.1945 г., і ўсе загады звязу ад № 1 да № 27 (06.05.1941–19.06.1941).

Частка ўспамінаў датычыща савецкіх канцэнтрацыйных лагераў. Сярод іх — “Мае ўспаміны” А. Катковіч, “Успаміны” біскупа Слосканса (два экземпляры — на англійскай і французскай мовах) і інш. Літаратурны архіў уключае ў сябе копіі шрагу дысертацый, якія маюць дачыненне да Беларусі. Гэта “Гісторыя беларускага тэатра XVI—XIX стст.” Вірджыні Шыманец, “Рэлігійны слоўнік Брытанскай бібліятэкі, татарска—беларускі “Кітаб” Шырын Акінер (у ББіМ знаходзіцца таксама копія “Кітаба”), ”Палітычная барацьба Беларусі ў царскай Дзяржаўнай Думе, 1906—1917” Яна Запрудніка і інш.

Царкоўны архіў ахоплівае перыяд з канца XVIII ст. і да нашых дзён. Ён складаецца з трох частак: 1) дакументы Пінскага духоўнага праўлення канца XVIII—XIX стст.; 2) розныя царкоўныя дакументы з канца XIX ст. да нашых дзён; 3) прыватныя архіўы беларускіх святароў у эміграцыі.

Першая частка архіўных дакументаў утрымлівае каля 1000 адзінак, якія змешчаны ў восьмі наступных папках.

1. Архіў Пінскага духоўнага праўлення і Пінскага земскага суда.
2. Справядальныя роспісы і ведамасці Мінскай епархіі 1800—1880 гг.
3. Ведамасці аб прыходах, кліры, прычце, цэрквах і благачыннях 1798—1845 гг.
4. Царкоўная маё масць, граповая і свечачная справа здачы за 1799—1846 гг.
5. Царкоўныя і грамадзянскія забароны і распараджэнні 1806—1847 гг.
6. Царкоўныя службы, выклікі, прызначэнні і пераводы святароў за 1793—1876 гг.
- 7 і 8. Розныя справы за 1798—1888 гг.

Гэтая група дакументаў дае магчымасць рознабакова даследаваць жыццё: рэлігійнае (напрыклад, барацьбу з каталіцтвам і уніяцтвам), эканамічнае (кантракты на арэнду паміж манастырамі і мяшчанамі) і палітычнае (указ пра забарону прымаць дэзерціраў і беспашпартных). Да ўсіх гэтых дакументаў далучаюцца машынапісныя копіі.

Другая частка ўключае дакументы, у першую чаргу, царквы марыянаў. Яны асвятляюць розныя бакі дзеянасці марыянаў (барацьба ўлад супраць гэтай царквы ў 30-я гады XX ст., марыяне ў эміграцыі і інш.).

Аснову трэцій часткі складаюць прыватныя архіўы такіх беларускіх святароў у эміграцыі, як біскуп Часлаў Сіповіч, айцы Леў Гарошка і Язэп Германовіч, а таксама шэраг больш дробных архіўаў асобных святароў.

Матэрыялы архіваў асвятляюць розныя бакі жыцця беларускай эміграцыі ў пасляваенны перыяд. Найбольш поўнымі з'яўляюцца архівы з Канады і Вялікабрытаніі, у якіх храналягія матэрыялаў даведзена да сярэдзіны 90-х гадоў. Яны складаюцца галоўным чынам з дакументаў розных беларускіх палітычных арганізацый (статуты, праграмы, камунікаты, карэспандэнцыя і інш.), а таксама з матэрыялаў, якія датычачца культурнага жыцця на эміграцыі (запрашэнні на розныя мера-прыемствы, праграмы вечароў, артыкулы з розных выданняў і інш.).

Важней гістарычнай крыніцай з'яўляецца перапіска другой паловы 40-х гадоў паміж эмігрантамі розных дэпартаментальных (ДП) лагераў і тымі беларусамі, якія ўжо знаходзіліся за межамі Нямеччыны. Лісты асвятляюць палітычнае жыццё эміграцыі, у тым ліку і барацьбу паміж рознымі беларускімі групоўкамі. У іх апісваюцца і культурныя падзеі (сходкі, вечары і інш.). Матэрыялы перапіскі з'яўляюцца крыніцай пра жыццё беларускіх эмігрантаў, іх працаўладкаванне ў новых краінах.

Вядомую цікаласць выклікае група архіўных дакументаў па Нямеччыне, якія падзяляюцца на тры падраздзелы.

Першы — утрымлівае розную інфармацыю па ДП-лагерах. Ён складаецца з дакументаў, паведамленняў, лістоў, якія закранаюць розныя проблемы ДП-лагераў. Акрамя гэтых матэрыялаў дадзены падраздзел мае дыпломы БЦР, выдадзенія Аляксандру Маляўцу аб прысвяенні яму чарговых ваенных званняў ад 20 красавіка 1944 г. (старшага лейтэнанта) і ад 10 студзеня 1945 г. (капітана) Беларускай краёвой абароне, падпісаныя Р. Астроўскім; далучаны Абежнік № 1-1974, у якім Астроўскі тлумачыць сутнасць БКА і абургунтоўвае прызнанне ім дыпломаў “За грамадскую працу для Беларусі”; а таксама лісты і іншыя дакументы, якія датычачца дзейнасці Рады БНР у другой палове 40-х гадоў.

Другі падраздзел складаецца з дакументаў Беларускай гімназіі (БГ) у Ватэнштэце за 1945–1949 гг. Падраздзел дае ўяўленне аб працэсе адукцыі ў БГ — сярод яго дакumentaў знаходзяцца праграмы па фізіцы для 4–8 класаў, спіс настаўнікаў гімназіі, запрашэнне на арганізацыйны сход беларускіх настаўнікаў з мэтай стварэння прафесійнага саюза беларускіх настаўнікаў на чужыне, пастанова пра вынікі 1946/47 навучальнага года і падрыхтоўку да пачатку новага 1947/48 г. і інш.

Трэці падраздзел уяўляе сабой архіў Згуртавання беларускіх (крывіцкіх) скаўтаў на чужыне (ЗБСЧ), перададзены на захаванне ў Лондан. Ён ахоплівае беларускі скаўцкі рух у эміграцыі ў 1945–1949 гг.

і складаецца з 11 брашур, сярод якіх можна выдзеліць “Вытычныя для кіраўнікоў скаўтаў (старэйшыя хлопцы)” В. Пануцэвіча (пра метады выхавання і ўзроставыя асаблівасці скаўтаў 15–18 гадоў), “Пастановы Першага злёту крывіцкіх скаўтаў”, што адбыўся 6–8 ліпеня 1946 г., “Скаўцкі Рэгулямін. Частка 1. Ваўчаняты”, які, згодна з пастановамі ІІ-га Скаўцкага з’езда і Галоўнага кіраўніцтва ад 4 лістапада 1947 г. меў абавязковае дастасаванне да “ваўчанят”.

Акрамя брашур у архіве ЗБСЧ прадстаўлены шматлікія дакументы па скаўцкаму руху ў эміграцыі. Яны размешчаны ў папках тэматычна. Так, першыя тры папкі — гэта архіў ЗБСЧ скаўтаў—студэнтаў з Мюнхена, Рэгенсбурга, Марбурга за 1946–1949 гг. Дзесяць папак утрымліваюць акты па асобных лагерах (Остэргофэн, Касэль, Міхельсдорф, Ватэнштэт і інш.). У іх знаходзяцца справаздачы пра дзеянасць сцягоў, іх рапарты (назва, лік дружын, звязаў, скаўтаў, прозвішчы дружынавых і інш.), рапарты пра новаарганізаваныя грамады з указаннем колькасці скаўтаў і інфармацыі аб правадніку. Спецыяльныя папкі змяшчаюць перапіску паміж В. Пануцэвічам (шэфам ЗБСЧ) і кіраўнікамі скаўцкіх арганізацый за 1946–1949 гг., загады Галоўнага кіраўніцтва за 1946 г., агульную карэспандэнцыю за 1946–1949 гг. і інш.

Усе матэрыялы названага падраздзела даюць магчымасць стварыць цэласную карціну беларускага скаўцкага руху ў другой палове 40-х гадоў.

Архіў, як і бібліятэка, ствараўся на працягу дзесяцігоддзяў, і матэрыялы да яго прыбывалі ў Лондан рознымі шляхамі. Так, дакументы Пінскага духоўнага праўлення былі перададзены на пачатку 70-х гадоў з Рымскага аддзела ўсходніх кангрэгацый. Дакументы па царкве марыянаў былі сабраны і захаваны біскупам Чаславам Сіповічам. Большасць з іх датычыцца беларускага кляштара ў Другі, адкуль паходзіў біскуп Ч. Сіповіч. Яны ахопліваюць перыяд з канца XIX ст. да канца 30-х гадоў XX ст. Пазнейшыя царкоўныя архіўныя дакументы звязаны з царквой марыянаў у эміграцыі, у першую чаргу ў Вялікабрытаніі, дзе з другой паловы 40-х гадоў знаходзілася беларуская місія.

Частку архіва складаюць дакументы, што захоўваліся раней у беларускай місіі ў Парыжы, якую ўзначальваў айцец Леў Гарошка. Пасля пераезду ў Лондан ён забраў туды і значную частку архіва. Сярод яго дакументаў, акрамя царкоўных, былі матэрыялы “Хаўруса” (арганізацыя беларусаў у Францыі), якія адносяцца да 40–50-х гадоў.

Эміграцыйныя архівы папаўняюцца да цяперашняга часу. Частка з іх была перададзена на перазахаванне ў Лонданскую місію ў сувязі са


згортваннем дзеянасці арганізацый — як, напрыклад, архію Згуртавання беларускіх (крыўіцкіх) скайтаў на чужыне, перададзены шэфам ЗБСЧ В. Пануцэвічам у пачатку 50-х гадоў, ці з мэтай лепшага захавання — як дакументы розных беларускіх эмігранцкіх арганізацый у Канадзе, Бельгіі, Аўстраліі, ЗША, Вялікабрытаніі.

Разумеючы важнасць захавання дакументаў беларускай дыяспары і самога агульнага культурнага цэнтра ў эміграцыі, многія беларусы высылаюць свае ўспаміны, дакументы, архівы ў Лондан. Акрамя прыватных асоб Лонданскому цэнтру дапамагаюць і асобныя беларускія нацыянальныя арганізацыі, у прыватнасці презідэнт Беларуска-канадскага каардынацыйнага камітэта Р. Жук-Грышкевіч, якая сістэматычна высылае копіі (дублікаты) усіх дакументаў, што праходзяць праз БККК.

Часткі архіваў вядомых беларусаў падзелены паміж рознымі ўстановамі. Так, у ББiM захоўваецца істотная частка архіва вядомага беларускага пісьменніка і прадстаўніка Рады БНР у Канадзе Кацуся Акулы, а іншыя матэрыялы яго архіва — у Нацыянальным этнічным архіве Канады. Архію Сакрата Яновіча таксама падзелены паміж ББiM, Навуковай бібліятэкай Акруговага музея ў Беластоку, мінскімі ўстановамі.

Часткова матэрыялы паступаюць ад беларусаў-эмігрантаў згодна з іх тастамантамі. Напрыклад, архіў вядомага беларускага кампазітара Міколы Куліковіча перададзены яго ўдавой у сярэдзіне 80-х гадоў. Па-ступілі таксама прыватны архію Міколы Дзямідава, архіў старшыні аддзела БАЗА (Беларуска-амерыканскага задзіночання ў Амерыцы) у Стэнфордзе А. Пратаса.

Беларускія бібліятэка і музей у Лондане маюць вялікае значэнне для навуковых даследаванняў. Сёння гэта — самы буйны беларускі цэнтр у эміграцыі. На жаль, магчымасці ББiM выкарыстоўваюцца далёка не поўнасцю. У першую чаргу гэта звязана з тым, што фонды беларускага цэнтра ў Лондане мала вядомы гісторыкам. Складаным для нашых беларускіх навукоўцаў з'яўляецца выезд для пошуку за мяжу. Рада бібліятэкі робіць усё магчымае для пераадолення перашкод: падтрымлівае сувязі з рознымі ўстановамі Беларусі, якім перадаюцца ксеракопіі і мікрафільмы некаторых матэрыялаў; выдала брошуру “Бібліятэка і музей Францыска Скарыны. 1971–1991” (на англійскай мове), у якой дадзены агульны агляд фондаў ББiM; стварае камп’ютэрны каталог бібліятэкі і ставіць пытанне пра стварэнне архіўнага каталога.



З фотатэкі нашых страт

Фрагмент дэ-іуснага чыну. XVII–XVIII стст. (?). Віцебшчына.
З даваенай калекцыі Беларускага дзяржаўнага музея.